

Ба 13972

ЛЕНІНСКАЯ БІБЛІОТЭКА

У. ЛЕНІН



Ба 13972

000.95 8

ЛЕНІНСКАЯ БІБЛІОТЭКА

У. І. ЛЕНІН

1905 ГОД

ВЫБРАНЫЯ АРТЫКУЛЫ і ПРАМОВЫ

Бел. мэр

- 1904 г.

Пераклад К. ЛАМАКІ

БЕЛАРУСКАЯ БІБЛІОТЕКА

Военнаго Училища

М. И. Каминіч
№. 15111

ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ
Мінск 1936



25. 11. 2009

БДВ. № 59.

2-й двирж. пруварни. Зак. № 199. У гінсу 10,000 ага.

Галоулітбет № 15049.

ПРАДМОВА.

У цяперашнім годзе расійскія рабочыя і сяляне будуць успамінаць дваццацігодзьдзе першай расійскай рэволюцыі 1905 году. Сабраныя ў гэтай брошуре артыкулы і адрыўкі з артыкулаў У. І. Леніна дапамогуць ім разабрацца ў тых прычынах, якія яе выклікалі. Праз доўгі час пасля якой-небудзь падзеі, калі выявіца зусім ясна і бясспрэчна вынікі яе, ня цяжка даць ёй справядлівую ацэнку. Але куды больш цяжка правільна ацаніць падзею ў момант, калі яна адбываецца.

А між тым такое мастацтва вельмі важна. Чаму? Ды таму, што толькі ўладаючы такім мастацтвам, такім уменнем бачыць далей заўтрашняга дня, можна вызначыць правільна шлях, па якім трэба ісьці, каб хутчэй і лягчэй дасягнуць пастаўленай мэты. А такім уменнем з расійскіх рэвалюцыянэраў і соцыялістах ніхто не ўладаў у такой ступені, як У. І. Ленін.

Усе артыкулы (за выключэннем аднаго) напісаны ім пад беспасрэдным уражаньнем вестак аб падзеях у Расіі—вестак, атрыманых ім у праклятай „далечы“ ад бацькаўшчыны, заграніцай, у вымушанай пераселваньні царскай улады эміграцыі. Дзеля таго гэтыя весткі даходзілі і ня хутка і ня у поўным выглядзе. І тым менш, калі цяпур, ужо ведаючы ход і канец расійскай рэвалюцыі 1905 году, чытаеш гэтыя артыкулы, дэівушся празорнасці Ільіча.

Чаму рэвалюцыя 1905 году не закончылася поўнай перамогай народу: сялян і рабочых? Ды таму, што сяляне былі несвядомы, не разумелі, што яны нічога ня могуць атрымаць ад царскай улады і што іх адзіны саюзьнік у барацьбе за зямлю быў, есьць і будзе расійскі рабочы, расійскі пролетарыят. Даны толькі сваім сілам, пролетарыят ня здолеў у сін¹хіньскім паўстанні перамагчы памешчыкаў (царскі ўрад) і капиталістах (буржуазных лібералаў), якія аб'ядналіся супроты яго. Але расійскі пролетарыят вынес з

навукі рэволюцыі цвёрдае разуменне таго, што толькі ў саюзе з сялянствам ён пераможа і памешчыкаў і капиталістых. Дый сяляне зразумелі, што толькі пролетарыят дапаможа ім здабыць зямлю і поўнасьцю зьніштожыць памешчыцкае зямля-уладанье. Гэта ў адзнаку ад Леніна не разумелі ў 1905 г. ні Троцкі, ні меншавікі. Троцкі яшчэ ў 1905 г. лічыў, што галоўным зъместам расійскай рэволюцыі 1905 г. будзе соцыялістычная дыктатура пролетарыяту. Чаму? Ды таму, што буржуазія ў нас яшчэ менш, чым у іншых краінах, здольна змагацца. А сялянства? Сялянства проста адкідалася. Яшчэ ў лістападзе 1905 г., кажучы пра сялянства, Троцкі пісаў: „Сялянства яўляе сабою ў цэлым бунтоўную стыхію,—яно можа быць паставлена на службу рэволюцыі толькі тэй сілай, якая возьме ў свае рукі дзяржаўную уладу“ („Наша Рэволюцыя“, стар. 172). Уладу бярэ ў свае рукі пролетарыят і нямінуча ў сваім соцыялістычным будаўніцтве стыкаецца з сялянствам. „Адданая сваім сілам рабочая кляса будзе няухільна раздушана контр-рэволюцыяй у той момант, калі сялянства адхінецца ад яе“ („Наша Рэволюцыя“, стар. 285). Дзеля гэтага сялянства—не саюзынік пролетарыяту, і адна надзея на Захад. „Бяз простага дзяржаўнага падтрыманьня эўропейскага пролетарыяту рабочая кляса Расіі ня можа ўтрымаць уладу“ („Наша рэволюцыя“, стар. 278). Ленін на гэта паказваў, што зараз, у 1905 г., съмешна гаварыць ае соцыялістычным перавароце ў Расіі,—добра будзе, калі нам поўнасьцю ўдасца зьніштожыць рэшткі прыгонніцтва ў вёсцы.

Меншавікі думалі, што саюзынікам пролетарыяту ў рэволюцыі 1905 г. з'яўляецца буйная буржуазія (фабрыканты і банкіры), але яны ня бачылі не хацелі бачыць, што гэтыя групы насельніцтва—супроты перадачы ўсёй улады народу, ўсёй зямлі сялянам. А Ленін казаў ужо ў 1905 г., што для гэтага патрэбен рэволюцыйны саюз рабочых і сялян, ім супольна трэба захапіць уладу ў свае рукі і в'язаць рукою правесыці ўсе тыя зьмены дзяржаўнага ладу (гэсі (замест царскай улады ўстановіць поўную рэспубліку) і ў маё масных адносінах (зьнішчыць уладанье зямлёю памешчыкаў, якія калісь былі яшчэ і ўладарамі сялян-невольнікаў, абмежаваць

уладу капіталістых восьмігадзінным рабочым днём і аховай працы рабочых). Аб гэтым Ленін і пісаў, заусёды ўпіраючы на рэволюцыйна-дэмократычную дыктатуру пролетарыяту й сялянства і на неабходнасць прадстаўніком рабочых удзельнічаць і кіраваць працай Рэволюцыйнага Часовага ўраду. Чаму гэта было патрэбна? Ды таму, што йначай і самі сяляне ня здолеюць дабіцца сабе зямлі і волі.

І ужо тады началі організоўвацца Саветы Рабочых, Салдацкіх і Сялянскіх Дэпутатаў¹⁾, якія і з'явіліся тэй уладаю, якая, як паказала практика 1905 г., Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. і Каstryчнікавай рэвалюцыі 1917 г., толькі і здолела зъдзейсніць адвечныя спадзяваныні сялян аб зямлі.

Ленін ведаў гэта і таму вось перасьцерагаў ня вельмі верыць абязцянкам рэформаў, якія даваў настрашаны рэвалюцыйнай урад. Трэба было скарыстаць перадышку і рыхтавацца ўжо до ўзброенай барацьбы, якая і распачалася ў сінежні у 1905 г. у Маскве. Няўдачы паўстання не павінны былі пераверыць рабочых і сялян у правільнасці гэтай неабходнай формы рэвалюцыйнай барацьбы, а, наадварот, прымусіць зрабіць яшчэ больш натуг, каб у будучай барацьбе да паўстаўших рабочых і сялян прылучыліся і апранутыя ў шэрыя салдацкія шынэлі сяляне.

Практика рэвалюцыі 1905 г. навучыла расійскіх рабочых і сялян правільна расцэньваць ролю ў рэвалюцыйнай барацьбе розных кляс грамадзянства. З верай у цара-бацюшку ішлі да яго піцерскія рабочыя расказваць аб сваёй нядолі ў нядзелю 22 (9) студзеня 1905 г. і замест бацькаўскага спатканья, якога простадушна чакалі, сустрэлі град куль, якімі была зруйнована тая, што яшчэ тлела ў масе рабочых, вера ў цара. Здрада лібералаў народу, калі яны хацелі за кошт народу змовіцца, зрабіць умову з царскім урадам, каб лепш эксплётаваць працу рабочых і зямельную цясноту сялян, паказала расійскім рабочым, што і на ліберала надзея дрэнная,—а гэтыя расчараўваныні прымусілі большасць рабочых

¹⁾ У 1905 г. аб'яднаных Саветаў Рабочых, Салдацкіх і Сялянскіх Дэпутатаў ня было. Утварыліся паасобна Саветы Рабочых, Чыгуначны Салдацкіх і інш. Дэпутатаў. Увага рэдакцыі.

зьвярнуцца да таго, чаму навучаў Ленін. Але адзін у полі не ваяка, расійскім рабочым патрэбен саюзнык: такім і зьявіўся расійскі селянін і сяляне ўсіх народаў, якія насяляюць СССР, былу ю царскую Расію. Дый селянін апёкся на веры ў цара і ў добра гага пана.

Навука, жорсткая і крывавая навука задушэння рэвалюцыі 1905 г. не прапала дарам, і ў рэвалюцыі 1917 г. сяляне дапамаглі пролетарыяту Піцеру і Масквы захапіць уладу. А пролетарыят, устанавіўшы на II Зыезьдзе Саветаў уладу Саветаў, першай справай выдаў дэкрэт, на моцы якога ўся зямля пераходзіла сялянам і назаўсёды й поўнасьцю зьніштажалася памешчыцкае зямляўладанье. Так праз 12 год спраўдзілася тое, аб чым Ленін пісаў у сабраных у гэтым зборніку артыкулах і да зьдзяйсьнення чаго ён паказваў правільны шлях.

І расійскія рабочыя і сяляне павінны ведаць, што да гэтага іх клікаў яшчэ ў першай рэвалюцыі Ў. І. Ленін, і павінны навучыцца на гэтым прыкладзе цаніць вучэнье Леніна—ленінізм,—які і дапамог яму за шмат гадоў наперад вызначыць той шлях, якім яны прышлі да перамогі рэвалюцыі. Шлях гэты—праз веданье таго, як і чаму ідзе сумеснае (грамадзкае) жыцьцё людзей. Ленін гэтай навукі навучыўся ў Маркса і Энгельса, раззвіў яе далей і даў у ленінізьме вялікі сродак працоўным для зьдзяйсьнення комунізму, вызваленія працы ад улады капіталу.

Ст. Крыўцоў.

Пачатак рэволюцыі ў Расії¹⁾.

Найвялікшыя гістарычныя падзеі адбываюцца ў Расіі. Пролетарыят паўстаў супроты царызму. Пролетарыят быў даведзены да паўстаньня ўрадам. Цяпер наўрад ці магчымы сумненіні ў тым, што ўрад наўмысьльне даваў парунаўча бесьперашкодна разьвіцца забастовачнаму руху і распачацца шырокай дэманстрацыі, жадаючы давесці справу да ўжыванья вайсковай сілы. І ён давёў да гэтага! Тысячи забітых і параненых—вось вынікі крылавай нядзелі 9 студзеня ў Пецярбурзе²⁾. Войска перамагло бязбройных рабочых, жанчын і дзяцей. Войска перамагло непрыяцеля, расстрэльваючы ляжаўших на зямлі рабочых. „Мы далі ім добрую навуку!“—з навымоўным цынізмам кажуць цяпер царскія паслугачы і іх эўропейскія лёкаі з консерватыўнай³⁾ буржуазіі.

Так, навука была вялікая! Расійскі пролетарыят не забудзеца гэтай навукі. Самыя непадрыхтаваныя, самыя адсталыя славі рабочай клясы, якія простадушна верылі ў цара і шчыра жадалі мірна перадаць „самому цару“ просьбы змучанага народу,—усе яны атрымалі навуку ад вайсковай сілы, якой кіраваў цар ці дзядзька цара, вялікі князь Уладзімер.

¹⁾ Артыкул гэты быў напісаны 12 студзеня 1905 г., зараз як па атрыманыні аўвестак аб „крылавай“ нядзелі. Узяты з VI тому збору твораў У. Л. Лепіна (стар. 59).

²⁾ 9 студзеня 1905 г.—у гэты дзень сотні тысяч рабочых Пецярбургу, пад улікам агітацыі сіўнічэнікі Гапона, накіраваліся да Зімовага палацу для падачы цару пэтыцыі (прашэння), у якой былі выкладзены ўсе іх патрабы. Паводле загаду царскага ўраду мірны паход рабочых быў спятканы стрэламі войск і поліцыі. Цэлы дзень ішла лютая расправа. Забіта было больш за тысяччу мужчын, жанчын і дзяцей. „Крылавая нядзель“ адчыніла почы рабочым, якіх адразу страцілі ўсюку веру ў цара. З гэтага дnia кірауніцтва рабочым рухам перашло да соціялістычных партый, галоўным чынам, да бальшавікоў.

³⁾ Консерваторы—які стараецца захаваць існуючы грамадскі лад, выступаючы супроты усіхага роду рэформаў.

Рабочая кляса атрымала вялікую навуку грамадзянскай вайны; рэволюцыянае выхаванье пролетарыяту за адзін дзень сягнула наперад так, як яно не магло-б сягнуць у месяцы і годы шэрата, будзённага, гаротнага жыцця. Лёзунг гэроўскага пецярбурскага пролетарыяту: „Съмерць ці свабода!“ рэхам перакатваецца цяпер па ўсёй Расіі. Падзеі разьвінаюцца з дзіўнай хуткасцю. Усеагульная забастоўка ў Пецярбурзе¹) расьце.. Усё прымысловое, грамадзкае і політычнае жыццё спалярыжавана. У панядзелак 10 студзеня сутычкі рабочых з войскам робяцца больш ғаядлымі. Наўпред кі брахлівым урадавым паведамленням, кроў льлецца ў шмат і шмат якіх частках сталіцы. Узынімаюцца рабочыя Колпіна. Пролетарыят узбройваецца і ўзбройвае народ. Рабочыя захапілі, кажуць, Сестрарэцкі аружэйны склад. Рабочыя запасаюцца рэвольверамі, куюць сабе аружжа з сваіх струмантаў, здабываюць бомбы для адчайнай барацьбы за свабоду. Усеагульная забастоўка абхапляе провінцыі. У Маскве 10.000 чалавек ужо кінулі працу. Назаўтра (чацьвер, 13 студзеня) назначана ўсеагульная забастоўка ў Маскве. [Выбухнуў бунт у Рызе. Маніфэстуюць рабочыя ў Лодзі, рыхтуеца паўстанье Варшавы, адбываюцца дэмонстрацыі пролетарыяту у Гэльсынгфорсе²). У Баку, Адэсе, Кіеве, Харкаве, Коўні; Вільні расьце непакой сярод рабочых і пашыраеца забастоўка. У Сэвастопалі гарыць склады і арсенал морскага ведамства, і войска адмаўляеца страліць у паўстаўших матросаў. Забастоўка ў Рэвелі і ў Саратаве. Аружная сутычка з войскам рабочых і запасных у Радаме.

Рэволюцыя разрастается. Урад пачынае ўжо кідацца ўсе бакі. Ад політыкі крывавай рэпрэсіі ён працуе перайсьці

¹⁾ Усеагульная забастоўка ў Пецярбурзе. Повадам да яе паслужыла звальненне 3 студзеня 4-х рабочых на Пущаўскім заводе. Пасля адмаўлення адміністрацыі ўзяць іх назад, 12 тысяч пущаўцаў абвясцілі забастоўку. У наступныя дні да іх далучыліся і рабочыя іншых заводоў. К 6 студзеня баставала ўжо каля 200 тысяч, г. ё. амаль усе рабочыя Пецярбургу. Побач з патрабаваньнямі экономічнага харектару (8 гадзінны працоўны дзень, павышэнне заработнай платы, падешванье санітарных умоў і г. д.) рабочыя патрабуюць скліканьня Устаноўчага Сойму. Падзеі, разьвінаючыся, прыводзяць да 9 студзеня. Пецярбурская забастоўка перакідваеца ў іншыя гарады Расіі, ахоплівае цэлы шэраг буйных фабрык і заводаў. Пачынаецца рэволюцыя 1905 г.

²⁾ Гэльсынгфорс—сталица Фінляндый.

да экономічных уступак і абыйсьція падачкай ці абяданьнем дзевяцігадзінага рабочага дня. Але навука крывавага дня ня можа прайсьці дарам. Патрабаванье паўстаўшых пецярбурскіх рабочых—безадкладнае скліканье Устаноўчага Сойму на аснове ўсеагульнага, простага, роўнага і патаемнага выбарчага права¹)—павінна зрабіцца патрабаваньнем усіх бастуючых рабочых. Безадкладнае ні:рынуцьце ўраду—вось лёзунг, якім адказалі на бойню 9 студзеня нават тыя, што верылі ў цара, пецярбурскія рабочыя, адказалі вуснамі іх павадыра, съянчэнніка Георгія Гапона²), які сказаў пасля гэтага крывавага дня: „У нас няма болей цара. Рака крыві аддзяляе цара ад народу. Няхай жыве барацьба за свабоду!“

Няхай жыве рэвалюцыйны пролетарыят!—скажам мы. Усеагульная забастоўка ўзынімае і мобілізуе ўсё больш шырокія масы рабочай клясы і гарадзкой бедноты. Узбраенне народу робіцца аднай з бліжэйшых задач рэвалюцыйнага моманту.

Толькі ўзброены народ можа быць сапрауднай апорай народнай свабоды. І чым хутчэй удасца ўзброіцца пролетарыяту, чым далей пратрымаецца ён на сваёй ваеннай позыцыі забастоўчыка-рэволюцыянера, тым хутчэй ня ўстоіць войска, тым больш знайдзеца сярод салдат людзей, якія зразумеюць, нарэшце, што яны робяць, якія стануть за народ

1) Усеагульнае, простае, роўнае і патаемнае выбарчае права.

Усеагульнае,—пры якім усе грамадзяне (іх мужчыны, так і жанчыны) маюць права прыматы удзел у выбарах у сойм народных прадстаўнікоў.

Простае,—пры якім абіральнікі беспасрэдні ж падаюць галасы за народных прадстаўнікоў.

Роўнае,—пры якім усе абіральнікі маюць права падаваць толькі аднін голос.

Патаемнае выбарчае права, або патаемнае падача галасу, зъмішчаеца ў тым, што абіральнікі выбіраюць сваіх прадстаўнікоў ім узіняццем рук або ўставаньнем (адкрытае галасаванье), а пішуць прозьнічны кандыдатаў на запісках або падаюць сваю думку аб іх апушчэннім у спэцыяльныя скрыні куляў (напр., пры галасаванні „за“ апушчаюць белую кулю, „супрощ“—чорную).

2) Георгі Гапон—съянчэннік, які організаваў у 1904 г. з ведама і над протэктаратам царскага ўраду «Таварыства расійскіх фабрычно-запоўдніх рабочых». Таварыства ставіла сабе за мету адчыгванье рабочых мас ад політычнай барацьбы. Узрастуючы рэвалюцыйны рух рабочых высунуў больш раптучыя патрабаванні, чым тыя, якія пропанаваў Гапон, але, ушыгнуты масай рабочых, ён пашоў з імі 9 студзеня да Зімовага палацу. Пасля 9 студзеня ён уцек заграніцу. Назней быў выкрыты, як провокатар, і увесну 1906 году забіты.

супроць катаў, супроць тырана, супроць забойцаў бязбройных рабочых, іх жонак і дзяцей. Як-бы ні скончылася цяперашніе паўстаньне ў самым Пецярбурзе, ува ўсякім выпадку яно няухільна і нямінуча зробіцца першай прыступкай да яшчэ больш шырокага, больш съядомага, больш падрыхтаванага паўстаньня. Ураду, можа, удасца адцягнуць час расплаты, але адцяжка толькі зробіць больш грандыёзным наступны крок рэвалюцыйнага націску. Адцяжку толькі скарыстае соцыял-дэмократыя для зъяднаньня шэрагаў організаваных барацьбітоў і паширэння вестак аб пачынку пецярбурскіх рабочых. Пролетарыят будзе прылучацца да барацьбы, пакідаючы фабрикі і заводы, рыхтуючы сабе ўзбраеніе. У гушчу гарадзкой беднаты, у гушчу мільёнаў сялянства будуць шырэй і шырэй несьціся лёзунгі барацьбы за свабоду. Рэвалюцыйныя камітэты будуць засноўвацца на кожнай фабрыцы, у кожным раёне гораду, у кожным значным сяле. Паўстаўшы народ пачне скідаць усе і ўсялякія ўрадавыя ўстановы царскага самадзяржаўя, агалашаючы ў хуткім часе скліканьне Ўстаноўчага Сойму.

Безадкладнае ўзбраеніе рабочых і ўсіх грамадзян наогул, падрыхтоўка і організацыя рэвалюцыйных сіл для зыніштажэння ўрадовых улад і ўстаноў—вось тая практычная аснова, на якой могуць і павінны злучыцца для агульнага удару ўсе і ўсякія рэвалюцыянэры. Пролетарыят заўсёды павінен ісьці сваім самастойным шляхам, не саслабляючы сваёй сувязі з соцыял-дэмократычнай партыяй, памятаючы аб сваіх вялікіх апошніх мэтах пазбаўлення ўсяго чалавецтва ад усякай эксплётатыі. Але гэтая самастойнасць соцыял-дэмократычнай пролетарскай партыі ніколі ня прымусіць нас забыцца аб важнасці агульнага рэвалюцыйнага націску ў момант сапраўднай рэвалюцыі. Мы, соцыял-дэмократы, можам і павінны ісьці незалежана ад рэвалюцыянэраў буржуазнай дэмократыі, ахоўваючы клясавую самастойнасць пролетарыяту, але мы павінны ісьці поруч у час паўстаньня, пры нанясеньні простых удараў царызму, пры адпоры войску, пры нападах на бастыліі праклятага ворага ўсяго расійскага народу.

На пролетарыят усёй Расіі глядзіць цяпер з палкай не-цярплівасцю пролетарыят ўсяго съвету. Нізрынуцьце царызму

у Расіі, гэрыскі пачатает нашай рабочай клясай, будзе зворотным пунктам у гісторыі ўсіх краін, палягчэннем справы ўсіх рабочых ўсіх нацый, ува ўсіх дзяржавах, ува ўсіх канцох земнай кулі. І хай кожны соцыял-дэмократ, хай кожны съядомы рабочы памятае аб тым, якія найвялікшыя задачы ўсенароднай барацьбы ляжаць цяпер на яго плятох. Няхай не забываецца, што ён—прадстаўнік патрэб і інтэрэсаў і ўсяго сялянства, усёй масы працоўных і эксплётаваемых, усяго народу супроць агульна-народнага ворага. Ува ўсіх перад вачыма стаіць цяпер прыклад гэроіяў-пролетараў Пецярбургу.

Няхай жыве рэвалюцыя!

Няхай жыве паўстаўшы пролетарыят!

Першая перамога рэвалюцыі¹⁾.

У панядзелак, позна ўвечары, тэлеграф прынёс Эуропе вестку аб царскім маніфэсце 17 кастрычніка. „Народ перамог. Цар капітуляваў²⁾. Самадзяржаўе больш ня існуе”—паведамляў корэспондэнт „Times”³⁾. Інчай выказаўся далёкія сябрэ расійскай рэвалюцыі, якія прыслалі з Балтыморы (Паун. Амэрыка) тэлеграму ў „Пролетары”⁴⁾: „Вітаем з першай вялікай перамогай расійскай рэвалюцыі”.

Гэтая апошняя ацэнка падзей, бяссумненна, куды больш правільная. Мы маём поўнае права спраўляць урачыстасць. Уступка цара ёсьць сапраўды найвялікшай перамога рэвалюцыі, але гэтая перамога далёка яшчэ не вырашае лёс усіх справы свабоды. Цар далёка яшчэ не капітуляваў. Самадзяржаўе зусім яшчэ не пакінула існаваць. Яно толькі адступіла, пакінуўшы ворагу поле бойкі, адступіла ў надзвычайна сур'ёзныя бойцы, але яно далёка яшчэ не разьбіта, яно зьбірае яшчэ свае сілы, і рэволюцыйнаму народу застаецца развязаць шмат найсур'ёзных баявых задач, каб давесці рэвалюцыю да сапраўднай і поўнай перамогі.

¹⁾ Артыкул „Першая перамога рэвалюцыі” напісаны 19 кастрычніка 1905 г. Узіты намі з навілінімі скарачэннямі з VI тому абору твора ў. Леніна, дзе ён надрукованы на стар. 537—543.

²⁾ Капітуляваў—здаўся.

³⁾ „The Times” („Час”)—вілікай ангельскай газэте, орган ангельскай консерватыўнай імпэрыялістычнай буйной буржуазіі.

⁴⁾ „Пролетары”—газэта расійскіх большавікоў. Выходзіла ў Женеве (Швайцарыя) з 14 траўня па 12 верасьня 1905 г.

Дзень 17 кастрычніка застанецца ў гісторыі, як адзін з вялікіх дній расійскай рэвалюцыі. Нябачаная ў сьвеце ўсенародная забастоўка¹⁾ дасягла свайго апогею²⁾. Магутная рука пролетарыяту, якая ўзьнялася ў парываньні гэрыскай солідарнасці ўва ўсіх қанцох Расіі, спыніла усё прамысловасць, гандлёвае і д яржаўнае жыцьцё. Краіна замерла перад бурай. То з аднаго, то з другога буйнога гораду даходзілі весткі, адна неспакайней за другую. Войскі віхаліся. Урад устрымваўся ад рэпрэсій³⁾, рэвалюцыянэры не пачыналі адкрытых сур'ёзных нападаў, але паўстаньне прапрывалася з стыхійнай сілай скрэзь і ўсюды.

І царскі ўрад у вапошнюю хвіліну пашоў на ўступку, усьвядоміўши, што выбух няўхільны, што атрымаць поўную перамогу ён ні ў якім выпадку і бязумоўна ўжо ня мае магчымасці, а быць зусім пераможаным ён вельмі і вельмі можа. „Перш будзе разъня, а потым констытуцыя“⁴⁾, заявіў, як перадаюць, Трэпаў⁵⁾. У няўхільнасці констытуцыі, нават пры задушэнні данага паўстаньня, не магло быць ужо ніякіх сумненій. І ўрад разълічыў, што лепш не рызыкаваць сур'ёзной і ўсеагульной разнёй, бо ў выпадку перамогі народу царская ўлада была-б зьмечена ўшчэнт.

¹⁾ З верасня 1905 году пачынаецца паласа масавых політычных забастовак і дэманстрацый. Выбухаючы у паасобных гарадах, к пачатку кастрычніка забастоўка арабілася ўсеагульной, усерасійскай і спыніла ўсё жыцьцё ў краіне. Асноўнае натрабаваньне забастоўкі—нізынуцьце самадзяржаўства і скліканье Устаноўчага Сойму. Зьбіты з панталыку царскі ўрад быў амушавы часова пайсьці на ўступкі, выдаўши маніфэст 17 кастрычніка.

²⁾ А погей—найвышэйшы пункт уздыму, пасля якога пачынаецца знижэнне.

³⁾ Рэпрэсіі—гвалтоўнае прыдупшэнне, расправа.

⁴⁾ Констытуцыя—асноўны закон, які вызначае політычны лад дзяржавы. Пад гэтым словам разумеюць таксама асноўныя законы, якія абмяжоўваюць уладу монарха-самаўладцы. Да 1905 г. у Расіі такой констытуцыі ня было, і існавала неабмежаваная улада самаўладцы. Маніфэст 17 кастрычніка толькі на паперы абмежаваў уладу цара, а на справе ўлада самаўладцы і памешчыкаў іраіснавала да Лютаскай рэвалюцыі 17 году.

⁵⁾ Трэпаў—маскоўскі обэр-поліцыймайстар. Пасля 9 студзеня быў назначаны пецярбурскім генэрал-губарнатаром. У час кастрычнікавай забастоўкі яму былі дадзены неабмежаваныя паўнамоцтвы для задушэння рэвалюцыйнага руху. Вызначыўся сваёй лютасцю пры ўсьцішэнні рабочых. У загадзе па поліцыі ў кастрычніковы дні ён пісаў: „Набону не пікадаваць, з пустых набону не страліць.“

Сілы царызму і рэволюцыі ўроўнаважыліся,—пісалі мы тыдзень таму ўзад¹⁾ на падставе першых вестак аб усерасійскай політычнай забастоўцы. Царызм ужо ня мае сіл задушыць рэволюцыю. Рэволюцыя яшчэ ня мае сіл раздущыць царызм. Але пры такой роўнавазе сіл усякае замаруджанье пагражала найвялікшай небяспекай царызму, бо замаруджанье нямінуча ўносіла віханыні ў войскі.

Паўстаньне разгараляса. Кроў лілася ўжо ва ўсіх кантох Расіі. Народ біўся на барыкадах ад Рэвелю да Адэсы, ад Польшчы да Сібіры. Войскі перамагалі ў асобных дробных сутычках, але ў той-ж час пачалі прыходзіць звесткі аб новым, нябачаным яшчэ зъявішчы, якое ясна съведчыла аб ваенным бясісьльлі самадзяржаўя. Гэта былі звесткі аб перамаўленіях царскага войска з паўстаўшым народам (Харкаў), звесткі аб выдаленіі войскаў з гарадоў (Харкаў, Рэвель), як адзіным сродку аднавіць спакой. Перамаўленыі з паўстаўшым народам, выдаленіе войскаў, гэта— пачатак канца. Гэта паказвае лепш усякіх разважаньняў, што ваенныя ўлады адчувалі сябе да апошняй ступені хістка. Гэта паказвае, што нездаволеніе ў войсках дасягло сапрауды страшэнных памераў. Паасобныя весткі і чуткі траплялі ў замежны друк. У Кіеве арыштоўвалі салдат, якія адмаўляліся страліць. У Польшчы былі такія самыя выпадкі. У Адэсе пяхоту трымалі ў казармах, баючыся вывесыці яе на вуліцу. У Пецярбурзе пачыналася яўнае бушаванье ў флеце, і паведамлялі аб поўнай ненадзейнасці гвардыі. А адносна чорноморскага флету дагэтуль німа магчымасці даведацца прауды. Ужо 17 кастрычніка тэлеграмы перадавалі, што чутка аб новым узбурэньні гэтага флету тримаецца ўпарты, што ўсе тэлеграмы пераймаюцца ўладамі, якія ўжылі ўсіх сродкаў, каб ня даць пашырыцца звесткам аб падзеях.

Параўноўваючы ўсе гэтыя адрывачныя паведамленыі, нельга ня прыйсьці да вываду, што становішча самадзяржаўя нават з чиста ваеннага пункту погляду было адчайнае. Яно душыла яшчэ паасобныя выбухі, яго войскі бралі яш-

¹⁾ Ленін кажа тут пра артыкул „Усерасійская політычная забастоўка“, напісаны ім 13 кастрычніка 1905 г. Гл. VI том збору твораў У. І. Леніна, стар. 522.

чэ сям-там барыкады, але гэтыя паасобныя сутычки толькі распалялі злосыць, толькі павялічвалі ўзбурэнне, толькі на-бліжалі больш моцны ўсеагульны выбух, а яго-то й баяўся ўрад, які не пакладаўся ўжо на войска.

Вораг ня прыняў сур'ёзнай бойкі. Вораг адступіў, па-кінуўшы за рэволюцыйным народам поле бойкі,—адступіў на новую позыцыю, якая здаецца яму лепш умацованай і на якой ён спадзяеца сабраць больш надзейныя сілы, зъяд наць і падбадзёрыць іх, выбраць лепшы момант для нападу.

Цэлы шэраг параўнаўча „бесстаронніх” водзываў эўропейскага буржуазнага друку пацвярджае такую ацэнку вялікага дня 17 кастрычніка.

З гэтага боку эўропейская буржуазія ўздыхае спакойна. Царскі маніфэст абяцае простую констытуцыю: Дума атрымлівае законадаўчыя права, ні адзін закон ня можа набыць моц бяз ухвалы народнымі прадстаўнікамі, даравана адказнасць міністраў¹), дараваны грамадзянскія свабоды, незачэпнасць асобы, свабода сумлення²), слова, сходаў і саюзаў. І біржа³) съпяшаеца выказаць большае давер’е да расійскіх фінансаў. Узьнімаецца курс расійскіх папер⁴), якія спадаў у вапошнія дні. Чужаземныя банкіры, якія кінуліся наўце: рэволюцыйнага Пецярбургу, абяцаюць звярненіца праз два тыдні. Констытуцыя здаецца эўропейскай буржуазіі заставай „мірных”, маленьких уступак, якія зусім задаволяць заможныя клясы, недазволіўшы ў той самы час рэволюцыйнаму пролетарыяту набыць „занадта шмат” свабоды.

¹⁾ Адкаранасць міністраў заключаецца ў тым, што парламант (сойм выбарных ад народу) контролюе ўсе дзеянні ўраду. Калі парламант заяўляе, што ён не давярае ўраду, той выходзіць у адстаўку. Але у сапрауднасці Дзярж. Дума такіх праў не атрымала.

²⁾ Свабода сумлення—свабода трывалага якіх-хочі рэлігійных вераваньні.

³⁾ Біржа—установа, месца, дзе збораюцца купцы і прадстаўнікі гандлёвых установ для комэрцыйных умоў.

⁴⁾ Расійскія паперы—каштоўныя паперы (пазыкі, акцыі, облігацыі), якія выпускае або дзяржава, або прыватныя гандлёвые і прамысловыя прадпрыемствы.

Уласнікі каштоўных папер, нават ня прымаючы асабіста удзелу ў кіраванні прадпрыемствамі, атрымліваюць пэўныя процэнты з іх прыбытку.

Курс каштоўных папер—гэта іх вартасць у той ці інны час. Курсы расійскіх папер у 1905 годзе хістаўся ў залежнасці ад становішча царскага ўраду.

Але з другога боку, нават ліберальныя буржуа¹⁾ ня могуць ня бачыць, што маніфэст цара зъмяшчае толькі адны слова, адны абяцанкі. Хто-ж дасць веры цяпер адным абяцанкам? Ці ня кпіны ўсе гэтыя выслоўі аб незачэпнасці асобы і свабодзе слова, калі турмы ўсё перапоўнены так званымі політычнымі злачынцамі, калі цэнзура²⁾ і далей яшчэ трymаецца? Якія людзі будуть выконваць абяцанкі цара? Міністэрства Віттэ³⁾, у якое, паводле чутак, уваходзяць—Кузьмін-Караваеу⁴⁾, Косіч⁵⁾, Коні⁶⁾? Гэта ня будзе нават міністэрства ліберальнай буржуазіі. Гэта—толькі яшчэ міністэрства ліберальнай бюрократыі⁷⁾, якую колькі разоў перамагала ўжо прыдворная рэакцыйная хэура. Няўжо народ ліў сваю кроў у барацьбе за свабоду, каб пакласціся на ліберальных бюрократаў, якія выкручваюцца аднымі словамі ды абяцанкамі?

Не, царызм яшчэ далёка не капітуляваў. Самадзяржаўе далёка яшчэ не збурылася. Рэволюцыйнаму пролетарыяту вынене яшчэ инэраг вялікіх боек, і першая перамога дапаможа яму з'яднаць свае сілы і залучыць да сябе новых саюзнікаў у барацьбе.

¹⁾ Ліберальныя буржуа—гэта буржуазія, якая на слове «зъмяшчэнне» прыхільніцай політычнай, грамадзкой і рэлігійнай «свабоды, на справе-ж бароніць толькі такую свабоду, якая дазваляла-б'еш беззбаронна вкеплівацца рабочых і захоувань у непарушнасці сваю умсцясць».

²⁾ Цэнзура—наглід урадавых органаў за друкам (газетамі, часопісамі, кнігамі і г. д.) Царская цэнзура пышчадна прасльедвала усінюю літаратуру, якая хоць трошкі была накірована су році, існанулага ладу.

³⁾ Віттэ С. Ю.—старшыня савету міністраў у 1905 г. У кастрывнікавы дні 1905 г. быў двойствую політыку. З аднога боку, стварае маніфэст 17 кастрывніка для таго, каб аднігнуць ад рэвалюцыі ліберальную буржуазію, абіцаючы ёй уладэ на урадзе, з другога,—рыхтуе войскі для задушэння рабочага руху.

⁴⁾ Кузьмін-Караваеу В. Д.—профэсар-ліберал.

⁵⁾ Косіч—генэрал, які лічыўся лібералам.

⁶⁾ Коні—видомы юристы і пісьменнік, выдатны прафесаўнік ліберальнай інтэлігэнцыі 1917 г., у сучасны момант працуе ў Ленінградзе у галіне асьветы.

⁷⁾ Бюрократыя—такі парадак кіравання, пры якім галоўнае значэнне маюць назначанныя чыноўнікі. Бюрократыяй завецца таксама чыноўніцтва наогул, г. ё абмежаваная група людзей, якая займае ўсе дыржавныя пасады. Даючуючы гэтаму, чыноўніцтва ператвараецца ў прыпілённую групу, якая дзейнічае ў сваіх хіціных інтарэсах і у інтарэсах пануючай клісы, а не масы насельніцтва. Панаванье чыноўніцтва стварае бюрократыю, г. ё, безадказнасць, формальныя адносіны да справы, цыганіну, хабарніцтва. З рэшткамі бюрократызму Савецкай уладэе прыходзіцца змагацца і у сучасны момант.

Вымушаны харктар уступкі ўсяго больш хвалюе зъмерных буржуа. Орган францускага пануючага грашовага мяшка, газэта „Temps“, страшэнна абураўся „анаархіяй“ і агідна лаяўся і ўзводзіў паклён на організатараў і ўдзельнікаў усерасійскай політычнай забастоўкі. Цяпер гэтая газэта, задаволеная сама па сабе констытуцыйнымі абязанкамі цара, з не-пакоем зауважае: „Цар замест таго, каб дзейнічаць па сваёй ініцыятыве, праста падпісаў «наказы» ліберальнай опозыцыі. Гэта—дрэнны спосаб, які надае пасълядоўным рэформам¹⁾ вымушаны харктар, харктар чагосьці адрывачнага, раптоўнага. Гэты спосаб ставіць урад у супярэчнасць з самым сабой і дае прэмію твалту. На няшчасце, надта ясна, што справа сапраўды зашла далёка, што іншага выйсьця ня было з таго тупіку, куды загналі ўрад. Забудземся-ж хутчэй аб харктары гэтай капітуляцыі—капітуляцыі ня толькі перад констытуцыяналістымі, людзьмі зъмернымі, якіх варта-б паслушацца перш за ўсё, а капітуляцыі перад забастоўкай, капітуляцыі перад рэволюцыяй“.

Не, паны буржуа, рабочыя не забудуцца ніколі вымушанага харктару царскай капітуляцыі! Рабочыя не забудуцца ніколі, што толькі сілай, сілай сваёй організацыі, сілай свайго аднадушша, свайго гэроізму мас, яны вырвалі ў царызма прызнанье свабоды ў паперцы-маніфэсце, вырвуть свабоду і на справе.

Мы сказалі вышэй, што вораг адступіў, пакінуўшы поле бойкі за рэволюцыйным пролетарыятам. Мы павінны дадаць цяпер: ворага, які адступае, і далей энэргічна прасльедуець. У панядзелак, 17 кастрычніка, вышашаў маніфэст цара, у аўторак, 18, вышашаў, паводле паведамлення агенцтва Вольфа²⁾, маніфэст РС-ДРП, выданы ў вялізной колькасці экзэмпляраў у Пецярбурзе. Маніфэст заяўляе, што барацьба пролетарыяту ніколькі ня спыняецца выданьнем царскага маніфэсту. Тактыка³⁾ пролетарыяту павінна зъмяшчацца ў выкары-

1) Рэформа—ператварэцьне.

2) Агенцтва Вольфа—нямецкае таварыства, якое мае усех краінах сваіх прадстаўнікоў, каторыя дастаўляюць газэтам тэлеграфныя звесткі. У нас гэтыя задачы выконвае „Тэлеграфнае агенцтва Савецкага Саюзу (ТАСС), якое дастаўляе газэтам рэспублікі бягучыя новіны.

3) Тактыка—спосаб дзеянья прывыкананьні пастаўленых задач.

станыні тых праў, якія дараваны пад ціскам яго ўдараў, у наладжваньні сходаў рабочых для вырашэння пытаньня аб працягу забастоўкі, у організацыі міліцыі для аховы рэвалюцыйных праў, у патрабаваньні поўнай амністыі¹⁾). Соцыял-дэмократычныя прамоўцы народных сходаў настойваюць на скліканьні Ўстаноўчага Сойму. Забастовачны Комітэт, паводле тэлеграм, патрабуе амністыі і безадкладнага скліканьня Ўстаноўчага Сойму на асновах усеагульнага і простага выбарчага права.

Рэвалюцыйны інстынкт адразу падказаў рабочым Пецярбургу праўдзівы лёзунг: энэргічны працяг барацьбы, скарыстаныне новых заваяваних позыцый для працягу націску, для сапраўднага зыніштажэння самадзяржаўя. І барацьба ідзе далей. Сходы робяцца больш частымі і шматлікавымі. Радасць і законны гонар з прычыны першай перамогі не перашкаджаюць новай організацыі сіл для давядзення да канца рэвалюцыі. Яе посьпех залежыць ад залучэння на бок свабоды яшчэ больш шырокіх слаёў народу, іх асьвечаньня і організацыі. Рабочая кляса давяла свае волатаўскія сілы ўсерасійскай політычнай забастоўкай, але сярод адсталых слаёў гарадзкога пролетарыяту нам будзе яшчэ ня мала працы. Ствараючы рабочую міліцыю,—гэтую адзіную надзейную апору рэвалюцыі,—рыхтуючыся да новай і яшчэ больш рашучай барацьбы, падтрымваючы свае старыя лёзунгі, мы павінны звязаць таксама асаблівую ўвагу на армію. У яе шэрагі вымушаная ўступка цара павінна была ўнесці ўсяго больш віханьня, і цяпер, залучаючы салдат на рабочыя сходы, узмациняючы агітацыю ў казармах, пашыраючы сувязі з афіцэрамі, мы павінны побач з рэвалюцыйнай арміяй рабочых ствараць кадры съвядомых рэвалюцыянераў і ў войску, якое ўчора яшчэ было выключна царскім войскам, якое цяпер стаіць на пярэдадні ператварэння ў народнае войска.

Рэвалюцыйны пролетарыят дабіўся нэутралізацыі войска, паралікаваў яго ў вялікія дні ўсеагульнай забастоўкі. Ен павінен цяпер дабіцца поўнага пераходу войска на бок народу.

¹⁾ А мністый—масавае дараваныне віны і зьменшаныне кары, якое даенца дзяржавай уладай прысуджаным за злачынствы.



Рэволюцыйны пролетарыят прывёў да першай вялікай перамогі рэволюцыю гарадзкую. Ён павінен цяпер павялічыць і паглыбіць базу рэволюцыі, пашырыўшы яе на ўсіх. Узьняць сялянства да съядомай абароны справы свабоды, патрабаваць найсур'ёзных мерапрыемстваў на карысць сялянства, падрыхтаваць вясковы рух, які-б у сувязі з перадавым гарадzkім пролетарыятам дабіў самадзяржаўе, заваяваў поўную і сапраўдную свабоду,—вось якая цяпер чарговая задача расійскай соцыял-дэмократыі.

Посыпех рэволюцыі залежыць ад памераў тых мас пролетарыяту і сялянства, якія ўзьнімуцца на яе абарону і за яе сканчэнне. Рэволюцыйная вайна адрозніваецца ад іншых войнаў тым, што яна чэрпае сваю галоўную рэзэрву з лягеру учараших саюзнікаў свайго ворага, учараших прыхільнікаў царызму ці людзей, якія, заплюшчыўшы вочы, ішлі за царызмам. І посыпех усерасійской політычнай забастоўкі скажа больш разуму і сэрцу мужыка, чым заблытаныя слоўы якіх-бы там ні было маніфэстаў і законаў.

Расійская рэволюцыя толькі-толькі пачынала разьвінацца, калі ўсю політычную авансцэну¹⁾ зімалі ліберальныя буржуа, як гэта было год таму назад.

Рэволюцыя ўстала на ногі, калі выступіла гарадзкая рабочая кляса 9 студзеня.

Рэволюцыя атрымала першую перамогу, калі пролетарыят усіх народаў Расіі паўстаў, як адзін чалавек, і скасануў царскі трон, ад якога такія нязлічоныя бядоты перанеслі ўсе народы і болей усяго працоўныя клясы ўсіх народаў.

Рэволюцыя даб'е ворага і зъмяце з твару зямлі пасад крывавага цара, калі рабочыя ўзьнімуцца яшчэ раз і павядуць за сабой і сялянства.

А далей—далей ёсьць яшчэ рэзэрва ў расійской рэволюцыі. Прашлі тыя часы, калі народы і дзяржавы маглі жыць адасобнена ад аднаго. Паглядзеце: Эўропа ужо хвалюеца. Яе буржуазія сумелася і гатова аддаць мільёны і мільярды, абы толькі спыніць пажар у Расіі. Кіраунікі ваенных

¹⁾ А вансцэн — пірэдняя частка сцэны ў тэатры; пірадні плян.

эўропейскіх дзяржаў падумваюць аб ваеннаі дапамозе цару. Вільгельм¹⁾ паслаў ужо некалькі крэйсераў і дзьве дывізіі мінаносцаў для наладжання простых зносін нямецкіх салдафонаў з Пётэргофам²⁾. Контр-рэвалюцыя эўропейская падае руку контр-рэвалюцыі расійскай.

Паспрабуйце, паспрабуйце грамадзянін Гогенцолерн³⁾. У нас таксама ёсьць эўропейская рэзэрва расійскай рэвалюцыі. Гэтая рэзэрва—міжнародны соцыялістычны пролетарыят, міжнародная рэволюцыйная соцыял-дэмократыя. Рабочыя ўсяго свету з палкім захапленнем вітаюць перамогі расійскіх рабочых і, усведамляючы цесную сувязь паміж атрадамі міжнароднай арміі соцыялізму, рыхтуюцца і самі да вялікай і рашучай барацьбы.

Вы не адзінотны, рабочыя і сяляне ўсёй Расіі! І калі вам удасца зваліць, дабіць і зьніштожыць тыранаў прыгоннай, поліцэйскай, памешчыцкай і царскай Расіі, то ваша перамога будзе сыгналам сусветнай барацьбы супроты тыраніі капіталу, барацьбы за поўнае, не політычнае толькі, але і эканомічнае вызваленіе працоўных, барацьбы за вызваленіе чалавецтва ад беднасці і за ажыццяўленіе соцыялізму.

Навука маскоўскага паўстання⁴⁾.

Галоўнай формай сънежаньскага руху⁵⁾ у Маскве была мірная забастоўка і дэманстрацыі. Вялізная большасць рабочай масы актыўна ўдзельнічала толькі ў гэтых формах барацьбы. Але іменна сънежаньскае выступленіе у Маскве па-

¹⁾ Вільгельм II — апошні німецкі імпэратар, скінуты німецкай рэвалюцыяй 1918 году.

²⁾ Пётэргоф — горад на беразе Фінскай затокі, у Пецярбургскай губэрні, у якім цар звычайна жыў летам.

³⁾ Гогенцолерн — прозвішча былога німецкіх імпэратараў.

⁴⁾ Артыкул напісаны ў жніўні 1906 году. Узяты намі з абору твору У. I. Леніна, том VII ч. 2, стар. 47, з некаторымі скарачэннямі.

⁵⁾ Сънежаньскі рух у Маскве — пачаўся з трацій усеагульной забастоўкі, абвешчанай Петраградскім Саветам Рабочых Дэпутатаў з тай мэтай, каб скінуць самадзяржаўе. Забастоўка у шмат якіх гародох перашла ў аружнае паўстанне. 9 сънежнія Масква укрылася барыкадамі, і пачалася аружная барацьба на вуліцах. Рабочыя бывшыя дружыны цывёрда трymаліся 9 дзён, ія гледзічы на ніроўнасць сіл. 17 сънежнія пойскамі, якія прыбылі з Пецярбургу, была зруйнавана апошняя апора паўстання — Чырвоная Црасць.

казала відавочна, што ўсеагульная забастоўка, як самастойная і галоўная форма барацьбы, зжыла сябе, што рух з стыхійнай, нястрыманай сілай вырываеца з гэтых вузкіх рамак і параджае вышэйшую форму барацьбы — паўстанье.

Усе рэволюцыйныя партыі, усе саюзы ў Маскве, абвяшчаючы забастоўку, усьведамлялі і нават адчувалі няўхільнасць ператварэння яе ў паўстанье. Было пастаноўлена 6 сінегня Саветам Рабочых Дэпутатаў¹⁾ „імкнуцца перавесці забастоўку ў аружнае паўстанье“. Але на самай справе ўсе організацыі былі непадрыхтаваны да гэтага, нават коаліцыйны Савет баявых дружын²⁾ казаў (9 сінегня!) аб паўстанні, як аб чымсьці далёкім, і вулічная барацьба, бяссумненна, ішла праз яго галаву і без яго ўдзелу. Організацыі адсталі ад росту і размаху руху.

Забастоўка вырастала ў паўстанье, перш за ўсё, пад ціскам об'ектыўных умоў, якія склаліся пасля каstryчніка. Урад нельга ўжо было заспець зынячэўку ўсеагульной забастоўкай, ён ужо з'організаваў гатовую да ваенных дзеянняў контр-рэволюцыю. І агульны ход расійской рэволюцыі пасля каstryчніка, і паслядоўнасць падзеяў у Маскве ў сінежанскія дні дзіўна пацвердзілі адно з глыбокіх палажэнняў Маркса: рэволюцыя йдзе наперад тым, што стварае зъядную і моцную контр-рэволюцыю, г. ё. змушае ворага ўжываць усё больш адчайныя сродкі абароны і выпрацоўвае, такім чынам, усё больш магутныя сродкі нападу.

7 і 8 сінегня: мірная забастоўка, мірныя дэмонстрацыі мас. 8-га ўвечары: аблога Акварыуму. 9-га ўдзень: біцьце на тоўпу драгунамі на Страсным пляцы. Увечары — зруйнаванне дому Філера³⁾. Настрой узьнімаецца. Вулічны неоргані-

1) Саветы Рабочых Дэпутатаў 1905 г.—стварыліся ў часе ўсеагульной каstryчнікавай забастоўкі ў шмат якіх гарадох Расіі з забастовачных камітэтаў. Найбольш важнае значэнне меў Пецярбургскі Савет Рабочых Дэпутатаў, які зьяўляўся ўсерасійскім рэволюцыйным цэнтрам рабочага руху. Ён аб'яднаў рабочую масу і кіраваў усёй экономічнай і політычнай барацьбой супроты царызму. Калі рэволюцыйны рух пачаў спадаць, увесе выкананы камітэт савету быў арыштаваны і сасланы ў Сібір.

2) Коаліцыйны Савет баявых дружын — аб'яднаны савет баявых дружын у Маскве ў 1905 г.

3) Дом Філера — дом у Маскве, на Чистых Прудах, у якім з'мяшчаліся баявые дружыны рабочых.

заваны натоўп зусім стыхійна і няўпэўнена будзе першыя барыкады.

10-га: пачатак артылерыйскай страляніны па барыкадах і па вуліцах у натоўп. Пабудова барыкад робіцца ўпэўненай і не адзінкавай ужо, а бязумоўна масавай. Усё насельніцтва на вуліцах; увесь горад у галоўных цэнтрах укрываецца сеткай барыкад. Разгортваецца ў працягу некалькіх дзён упартая партызанская барацьба дружыннікаў з войскамі, барацьба, якая змардавала войскі і прымусіла Дубасава¹⁾ упрашаць, аб падмозе. Толькі к 15 сінегня перавага ўрадавых сіл зрабілася поўнай, і 17-га сямёнаўцы²⁾ зруйнавалі Прэсьню, апошнюю апору паўстаньня.

Ад забастоўкі і дэманстрацыі да адзінковых барыкад. Ад адзінковых барыкад да масавай пабудовы барыкад і да вулічнай барацьбы з войскамі. Праз галаву організацыі масавая пролетарская барацьба перашла ад забастоўкі да паўстаньня. У гэтым найвялікшы гістарычны здабытак расійскай рэвалюцыі, дасягнуты сінегнем 1905 г.—здабытак, куплены як і ўсе папярэднія, цаной найвялікшых ахвяр. Рух узынены ад усеагульнай політычнай забастоўкі на вышэйшую ступень. Ен змусіў рэакцыю дайсьці да канца ў супраціўленні і тым наблізіў у вялізарнай ступені той момент, калі рэвалюцыя таксама дойдзе да канца ва ўжыванні сродкаў наступлення. Рэакцыі няма куды ісці і далей артылерыйскага расстрэлу барыкад, дамоў і вулічнага натоўпу. Рэвалюцыі ёсьць яшчэ куды йсці далей маскоўскіх дружыннікаў, вельмі і вельмі ёсьць куды ісці і ўшыркі і ўглыбкі. І рэвалюцыя зашла далёка наперад са сінегня. Аснова рэвалюцыйнага крызысу стала нязмерна больш шырокай,—лязо павінна быць навострана цяпер вастрэй.

Перамену ў об'ектыўных умовах барацьбы, якая патрабавала пераходу ад забастоўкі да паўстаньня, пролетарыят адчуў раней, чым яго кіраунікі. Практыка, як і заўсёды,

¹⁾ Дубасаў—маскоўскі генэрал-губарнатар, які задушыў сінеганскіе паўстанніе ў Маскве.

²⁾ Сямёнаўцы—Сямёнаўскі гвардзейскі полк, пры дапамозе якога было задушана сінеганскіе паўстанніе ў Маскве. Гвардзейскія палкі былі ў лепшым становішчы, чым іншыя вайсковыя часткі; формаваліся спэцыяльна для аховы царскага ладу.

шла паперадзе тэорыі. Мірная забастоўка і дэманстрацыі адразу пакінулі задавальняць рабочых, якія пыталіся: што-ж далей?—патрабавалі больш актыўных дзеянняў. Дырэктыва¹⁾ будаваць барыкады прышла ў раёны з вялізным спазненінем, калі ў цэнтры ўжо будавалі барыкады. Рабочыя масамі ўзяліся за справу, але не здаволіліся і ёй, пыталіся: што-ж далей?—патрабавалі актыўных дзеянняў. Мы, кіраунікі с.-д. пролетарыяту, сталіся ў сънежні падобнымі да таго палкаводцы, які так недарэчна разъмасціў свае палкі, што большая частка яго войска ня ўдзельнічала актыўна ў бойцы. Рабочыя масы шукалі і не знаходзілі дырэктыў адносна актыўных масавых дзеянняў.

Такім чынам, няма нічога больш блізказрочнага, як падхоплены ўсімі опортуністымі²⁾ погляд Пляханава³⁾, што няварта было пачынаць несвячасовую забастоўку, што „ня трэба было брацца за аружжа“. Насупроць, трэба было больш рашуча, энергічна і наступальна брацца за аружжа, трэба было растлумачваць масам немагчымасць аднай толькі мірнай забастоўкі і неабходнасць бязбоязнай і бязылітасной аружнай барацьбы. І цяпер мы павінны, нарэшце, адкрыта і ў голас прызнаць недастатнасць політычных забастовак, павінны агітаваць у самых шырокіх масах за аружнае

1) Дырэктыва—указаніе для кірауніцтва практычнай чыннасцю.

2) Опартунізм—кірунак сярод соцыялістых, які адмаўляецца ад рашучых рэволюцыйных дзеянняў, працаведвае згаджэнне з буржуазіяй замест клясавай барацьбы з ёй, дзеля асобных уступак з боку буржуазіі, які пагарджае агульнымі інтэрэсамі рабочае клясы. Да опортуністых (прыхільнікаў опартунізму) залічаюцца с.-д., меншавікі, эсэры.

3) Пляханаў Г. В. (1856—1918)—заснавальнік марксизму ў Расіі і адзін з галоўных закладальнікаў першых расійскіх с.-д. организаций. Да 1903 году разам з Леніным прымаў удзел у газэце „Іскра“ і часопісі „Зара“, якія выходзілі заграніцай, кіруючы адтуль працай расійскай соцыял-дэмократыі. На II з'езьду РСДРП у 1903 годзе выступаў таксама разам з Леніным супроць меншавіці (будучых меншавікоў). Пасля II з'езду некаторы час віхаўся, але, урэшце ўсяго, прылучыўся да меншавікоў.

Пасля сънежанскага паўстання ў Маскве ён выступіў з рэзкай крытыкай кіраунікоў гэтага руху, думаючы, што нельга было брацца за аружжа, ня будучы зусім упэўненымі ў перамозе паўстання. Спачатку імпэрыялістычнай вайны 1914 г. Пляханаў канчаткова зрадзіў рэволюцыйнаму соцыялізму і выступіў як заідлы прыхільнік абароны бацькаўшчыны. У 1917 годзе, звярнуўшыся з заграніцы, да Кастрычнікавай рэвалюцыі не прылучыўся. Памёр у 1918 годзе.

паўстанье, не прыкрываючы гэтага пытаньня ніякім „папярэднімі ступенямі“, не накідаючы ніякага флёру¹⁾). Затойваць ад мас неабходнасць адчайнай, крывавай, згубнай вайны, як беспасрэднай задачы надыходзячага выступленья, значыць, ашукваць і сябе, і народ.

Такая першая навука сънежаньскіх падзеяў. Другая навука тычицца характару паўстанья, спосабу вядзеньня яго, умоў пераходу войскаў на бок народу. У нас у правым крыле партыі моцна пашыраны надта аднабокі погляд на гэты пераход. Нельга, маўляў, змагаща супроць сучаснага войска, трэба, каб войска зрабілася рэволюцыйным. Зразумела, калі рэволюцыя ня зробіцца масавай і не захопіць самога войска, тады ня можа быць і гутаркі аб сур'ёзной барацьбе. Зразумела, праца ў войску неабходна. Але нельга ўяўляць сабе гэты пераход войска ў выглядзе нейкага простага, адзінкавага акту, які зъяўляецца вынікам пераконаньня, з аднаго боку, і съядомасці—з другога. Маскоўская паўстанье навочна паказвае нам шаблённасць і няжыцьцёвасць такога погляду. На справе няухільнае, пры ўсякім сапраўдна-народным руху, віханье войска прыводзіць пры абастрэнні рэволюцыйнай барацьбы да сапраўднай барацьбы за войска. Маскоўская паўстанье паказвае нам іменна самую адчайную, самую шалённую барацьбу рэакцыі і рэволюцыі за войска. Дубасаў сам заявіў, што толькі пяць тысяч маскоўскага войска, з пяцьцяццю надзеіны. Урад стрымліваў хісткіх самымі рознастайнымі, самымі адчайнымі спосабамі: іх пераконвалі, ім лісьлівілі, іх закупалі, раздаючы гадзіннікі, гроши і г. д., іх спайвалі гарэлкай, іх ашукалі, іх застрашвалі, іх замыкалі ў казармы, іх абязбройвалі, ад іх выхаплялі здрадай і гвалтам салдат, якіх лічылі найбольш ненадзеінымі. І трэба мець мужнасць проста і адкрыта прызнаць, што мы сталіся ў гэтих адносінах ззаду ўраду. Мы ня здолелі скарыстаць тых сіл, якія мы мелі, для такой самай актыўнай, съмелай, прадпрыемнай і наступальнай барацьбы за хісткае войска, якую павёў і правёў урад. Мы рыхтавалі і будзем яшчэ больш упарты рыхтаваць ідэёвую „апрацоўку“ войска. Але мы станемся

¹⁾ Флёр—вілён, пакрыцце.

вартымі жалю пэдантамі¹⁾), калі забудземся, што ў момант паўстання патрэбна таксама і фізычнае барацьба за войска.

Маскоўскі пролетарыят даў нам у сънежаньскія дні адменную навуку ідэёвой „апрацоўкі“ войска,— напрыклад, 8-га сънежня на Страсным пляцы, калі натоўп акружыў казакаў, зъмяшаўся з імі, братайся з імі і змусіў паехаць назад. Або 10-га на Прэсьні, калі дзіве дзяўчыны-работніцы, якія несьлі чырвоны сцяг у 10.000-ым натоўпе, кінуліся насустрэч казакам з крыкамі: „Забече нас! Жывымі мы сцяг не аддамо!“. І казакі сумеліся і павярнулі пры крыках натоўпу: „Няхай жывуць казакі!“. Гэтыя ўзоры адвагі і гэроістства павінны назаўсёды быць захованы ў съядомасці пролетарыяту.

Але вось прыклады нашай адсталасці ад Дубасава. 9-га сънежня па В. Сярпухоўскай вул. ідуць салдаты з марсэль-езай далучацца да паўстаўших. Рабочыя пасылаюць дэлегатаў да іх. Малахаў²⁾ на злом галавы ляціць сам да іх. Рабочыя спазніліся. Малахаў прыехаў у час. Ён сказаў гарачую прамову, ён пахінуў салдат, ён акружыў іх драгунамі, завёў назад у казармы і замкнуў там. Малахаў пасыпець прыехаць, а мы не пасыпелі, хоць у 2 дні па нашым закліку ўзынялася 150.000 чалавек, якія маглі і павінны былі організаваць патрульванне вуліц. Малахаў акружыў салдат драгунамі, а мы не акружылі Малахавых бомбістымі. Мы маглі і павінны былі зрабіць гэта, і с.-д. друк даўно ўжо (стараая „Іскра“³⁾) паказвала на тое, што бязылітаснае зьнішчэнне грамадзянскіх і вайсковых начальнікаў ёсьць наш абязянак у час паўстання. Тоё, што адбылося на В. Сярпухоўскай вуліцы, здарылася, відаць, у галоўных рысах і перад Несвіскімі казармамі, і перад Круціцкімі, і пры спробах пролетарыяту „зняць“ кацярынасладаўцаў, і пры па-

1) Пэданты—формалістыя, людзі, якія ня ўздолеюць аразуменія зъменных умоў жытой рачаінасці і адпаведна гэтаму зъміняць і сваю тактыку.

2) М а л а х а ў—камандуючы войскамі Маскоўскай ваеннай акругі у 1905 годзе.

3) «І скра» (стараая)—с.-д. газэта, якая выходіла заграніцай з 1900 году па 1903 год над рэдакцый тав. Леніна. «Іскра» вяла рэволюцыйную пропаганду і кіравала працай расійскіх с.-д. Насельніцтва РСДРП была прызнана цэнтральным органам партыі і праводзіла бальшавіцкую лінію. У лістападзе 1903 году Левін вышыну з складу рэдакцыі з-за рознагалосіцца з Пляханавым, і з таго часу «Іскра» (новая) перашла ў рукі меншавікоў. існавала да кастрычніка 1905 году.

сылцы дэлегатаў да сапёраў у Аляксандраў, і пры звароце назад было адпраўленай ужо у Москву растоўскай артылерыі, і пры абяззброеніі сапёраў у Каломне і г. д. У момант паўстання мы былі не на вышыні задачы ў барацьбе за хісткае войска.

Сънежань пацьвердзіў навочна яшчэ адно глыбокае і запомненае опортуністымі палажэніе Маркса, які пісаў, што паўстанне ёсьць мастацтва, і што галоўнае правіла гэтага мастацтва—адчайна-съмелае, неўзваротна-рашучае наступленіе. Мы ня досыць ўчыліся самі і вучылі масы гэтаму мастацтву, гэтому правілу наступленія, чаго-б тое ні каштавала. Мы павінны нагнаць цяпер выпушчанае намі з усёй энэргіяй. Ня досыць груповак у вадносінах да політычных лёзунгаў, неабходна яшчэ групоўка ў адносінах да аружнага паўстання. Хто супроць яго, хто ня рыхтуеца да яго,—таго трэба бязълітасна выкідаць прэч з ліку прыхільнікаў рэвалюцыі, выкідаць да супраціўнікаў яе, да здрайцаў ці баязъліўцаў, бо набліжаеца дзень, калі сіла падзеяй, калі абставіны барацьбы змусяць нас падзяляць ворагаў і прыяцеляў паводле гэтай азнакі. Не пасыўнасці павінны навучаць мы, ня простаму „чаканню“ таго, калі „пяройдзе“ войска,—не, мы павінны званіць ува ўсе званы аб неабходнасці съмелага наступленія і нападу з аружжам у руках, аб неабходнасці зьнішчэння пры гэтым начальных асоб і самай энэргічнай барацьбы за хісткае войска.

Трэцяя вялікая навука, якую дала нам Москва, тычыцца тактыкі і організацыі сіл для паўстання. Ваенная тактыка залежыць ад роўню ваеннай тэхнікі,—гэтую ісціну разжаваў і ў рот палажыў марксыстым Энгельс¹⁾). Ваенная тэхніка цяпер ня тая, што была ў палове XIX веку. Супроць артылерыі дзейнічаць натоўпам і бараніць з рэволвэрамі барыкады было-бы глупствам. І Кауцкі²⁾ меў рацыю, калі пісаў,

¹⁾ Энгельс Фрыдрых—разам з К. Маркsem заснавальнік навуковага комунізму.

²⁾ Кауцкі Кароль—правадыр нямецкай соцыял-дэмократыі, адзін з правадыроў II Інтэрнацыоналу. Напісаў шэраг каштоўных твораў, у якіх абясцаваў клясавую барацьбу пролетарыяту і даводзіў наўхільнасць перамогі соцыялізму. З часу імпэрыялістычнай вайны з'яўляеца прыхільнікам згадкення з буржуазіяй. З часу Каstryчнікавай рэвалюцыі—вораг Савецкай улады. Тут тав. Ленін кажа пра Кауцкага таго пэрыоду, калі ён быў яшчэ рэвалюцыянёрам.

што пара перагледзець пасъля Масквы вывады Энгельса, што Масква высунула „новую барыкадную тактыку”. Гэтая тактыка была тактыкай партызанскай вайны... Масква высунула яе, але далёка не разьвіла, далёка не разгарнула ў хоць трохі шырокіх, сапраўды масавых памерах. Дружыннікаў было мала, рабочая маса не атрымала лёзунгу съмелых нападаў і ня ўжыла яго, характар партызанскіх атрадаў быў залішне аднастайны, іх аружжа і іх прыёмы недахватны, іх уменьне кіраваць натоўпам амаль не разьвіта. Мы павінны нагнаць усё гэта, і мы нагонім, вучачыся з практикі Масквы, пашыраючы гэтую практику ў масах, выклікаючы творчасць самых мас у справе далейшага разьвіцца гэтай практикі. І тая партызанская вайна, той масавы тэрор¹⁾, які йдзе ў Расіі скроль амаль бесъперастанку пасъля сънежня, бяссумненна, дапамогуць навучыць масы правіловай тактыцы ў момант паўстання. Соцыйл-дэмократыя павінна прызнаць і прыняць у сваю практику гэты масавы тэрор, зразумела, організуючы і контролюючы яго, падпрадкуючы інтэрэсам і ўмовам рабочага руху і агульна-рэволюцыйнай барацьбы, адсуваючы і адсякаючы бязылітасна тое „басяцкае” скажэнье гэтай партызанскай вайны, з якім так адменна і так бязылітасна распраўляліся масквічы ў дні паўстання і латышы ў дні праслынутых латыскіх рэспублік.

Ваенная тэхніка ў самы апошні час робіць яшчэ новыя крокі наперад. Японская вайна высунула ручную гранату. Фабрыка аружжа выпусціла на рынак аўтоматычную стрэльбу. І адна і другая пачынаюць ужо з посьпехам ужывацца ў расійскай рэвалюцыі, але далёка ў недастатных памерах. Мы можам і павінны выкарыстаць удасканаленіні тэхнікі, навучыць рабочыя атрады рабіць масамі бомбы, дапамагчы ім і нашым баявым дружынам запасціся ўзрывальнымі рэчамі, падпаламі і аўтоматычнымі стрэльбамі. Пры ўдзеле ра-

¹⁾ Тэрор—шэраг гвалтоўных мер, якія павінны застрайшыць супраціўніка і змусіць яго скарыцца. Пры барацьбе з самадзяржаўем народавольцы, а затым эсэры на першы плин высоўвалі асабовы тэрор, г. ё. забойства і застрешаныне цароў, царскіх міністраў, паасобных капіталістых і г. д. Бальшавікі-ж надавалі асноўнае значэнне масавому тэрору, пры якім выступаюць ужо не адзінакавыя асобы, а масы рабочых (аружнае паўстанне) і сялян (агранарны тэрор).

бочай масы ў гарадзкім паўстаньні, пры масавым нападзе на ворага, пры рашучай умелай барацьбе за войска, якое яшчэ больш віхаецца пасля Думы, пасля Свэаборгу і Кранштаду¹), пры забясьпечаныму дзеле вёскі ў агульнай барацьбе—перамога будзе за намі ў наступным усерасійскім збройным паўстаньні!..

Як дзейнічаюць розныя клясы ў рэвалюцыі²).

...Да 1905 году шмат каму здавалася, што ўвесь народ аднолькава імкненца да свабоды і хоца аднолькавай свабоды; прынамсі, у вялізной большасці ня было ніякага яснага разуменьня аб тым, што розныя клясы расійскага народу парознаму адносяцца да барацьбы за свабоду і дабіваюцца неаднолькавай свабоды. Рэвалюцыя разагнала туман. У канцы 1905 году, а за тым таксама і ў час першай³ і другой Думы⁴) усе клясы расійскага грамадства выступілі адкрыта. Яны паказалі сябе на справе, выявілі, якія іх сапраўдныя імкненныні, за што яны могуць змагацца, і наколькі моцна, упартая, энэргічна яны здольны змагацца.

Фабрычна-заводзкая рабочыя, прамысловы пролетарыят вёў самую рашучую і самую упартую барацьбу з самадзяржаўем. Пролетарыят пачаў рэвалюцыю дзевятым студзенем і масавымі забастоўкамі. Пролетарыят давёў барацьбу да канца, узняўшыся на аружнае паўстаньне ў сінегні 1905 г., на абарону сялян, якіх расстрэльвалі, зьбівалі, катавалі. Лік рабочых, якія баста-

1) Справа ідзе аб паўстанніх, якія выбухлі сярод войскаў Свэаборгскай і Кранштадакай краінаў у ліпні 1905 г.

2) Гэты адрывак узяты з артыкулу «Навука рэвалюцыі», напісанага тав. Лепішам 31 кастрычніка 1910 году (збор твораў т. XI, ч. 2, стар. 111—114).

3) Першая Дзяржаўная Дума—існавала з канца красавіка па ліпень 1906 году. Ни гледзичы на тое, што Дума ў большасці сваёй складалася з кадэтаў і прадстаўнікоў іншых буржуазных партый, усё-ж, пад уплывам значнай групы сілянскіх дэпутатаў і тых, што адбываліся, сілянскіх узбурэнін, прабавала аргаворнаць сілянскае пытаньне ў Расіі. Ни спраўдзішы надзея нараду, Дума была разагнана.

4) Другая Дума—існавала з лютага па чэрвень 1907 году. Яна налічвала ў сабе каля 150 рабочых і сялянскіх дэпутатаў, у тым ліку 65 соцыал-дэмократаў. Яны казалі ў Думе рэвалюцыйныя прамоўы, патрабуючы скасавання кары съмерцию і амністыі, вілі рэвалюцыйную пропаганду сярод войска. Настрашаны царскі ўрад разагнаў і другую Думу.

валі ў 1905 г., быў каля трох мільёнаў (а з чыгуначнікамі, паштовымі служачымі і г. д., напэўна, да 4 мільёнаў), у 1906 г.—адзін мільён, у 1907 г.—^{3/4} мільёна. Падобнай моць забастовачнага руху ня бачыў яшчэ съвет. Расейскі пролетарыят паказаў, якія непечатыя сілы хаваюца ў рабочых масах, калі насыпвае сапраўды рэволюцыйны крызіс. Найвялікшая ў съвеце забастовачная хвала 1905 году далёка яшчэ ня вычарпала ўсіх баявых сіл пролетарыяту. Напрыклад, у Маскоўскай фабрычнай акрузе было 567 тысяч фабрычна-заводзкіх рабочых і 540 тысяч забастоўшчыкаў, а ў Пецярбурскай—300 тысяч фабрычна-заводзкіх рабочых і 1 мільён забастоўшчыкаў. Значыцца, рабочыя Маскоўскага раёну далёка яшчэ не развелі такой упартасці ў барацьбе, як пецярбурскія. А ў Ліфляндзкай губэрні (г. Рыга¹) на 50 тысяч рабочых было 250 тысяч забастоўшчыкаў, г. ё. кожны рабочы баставаў, у сярэднім, больш як па пяць раз у 1905 годзе. Цяпер ува ўсёй Расіі ніяк ня менш трох мільёнаў фабрычных горных і чыгуначных рабочых, і лік гэтых кожны год узрастает; пры такой сіле руху, як у Рызе ў 1905 г., яны маглі-б виставіць армію ў 15 мільёнаў забастоўшчыкаў.

Перад такім націкам ня ўтрымалася-б ніякая царская ўлада. Але ўсякі разумее, што падобнага націку нельга выклікаць штучна, па жаданьні соцыялістых ці перадавых рабочых. Такі націк магчым толькі тады, калі ўсю краіну абхапляе крызіс, узбурэнне, рэволюцыя. Каб падрыхтаваць такі націк, трэба ўцягнуць у барацьбу самыя адсталыя слоі рабочых, трэба весьці гады й гады ўпартую, шырокую няухільную, пропагандысцкую, агітацыйную і організацыйную працу, ствараючы і ўмацоўваючы рознастайныя саюзы і організацыі пролетарыяту.

Па сіле барацьбы рабочая кляса Расіі стала наперадзе рэшты ўсіх кляс расейскага народу. Самыя ўмовы жыцця рабочых робяць іх здольнымі да барацьбы і штурхаюць на барацьбу. Капітал зьбірае рабочых вялікімі масамі ў буйных

1) Рыга—тады губэрскі горад, важны гандлёвы порт, цэнтр буйной фабрычна-заводской прамысловасці, які ўжо ў 1905 годзе налічваў каля 50 тысяч рабочых. Цяпер частка Ліфляндзкай губэрні з горадам Рыгай уваходзіць у склад буржуазнай рэспублікі Латвіі.

гарадох, яднае іх, навучае сумесным дзеянням. На кожным кроку рабочыя стыкаюцца твар да твару з сваім галоўным ворагам—з клясай капиталістых. Змагаючыся з гэтым ворагам, рабочы робіцца соцыялістым, прыходзіць да ўразуменія неабходнасці поўнага перабудавання ўсяго грамадства, поўнага зьнішчэння ўсякага ўбства і ўсякага ўціску. Становячыся соцыялістымі, рабочыя з самаахвярнай адвагай змагаюцца супроты ўсяго, што стаіць ім у поперак дарогі, і перш за ўсё супроты царскай улады і прыгоннікаў-памешчыкаў.

Сяляне таксама выступілі на барацьбу супроты памешчыкаў і супроты ураду ў рэвалюцыі, але іх барацьба была куды больш слабой. Зылічана, што з фабрычных рабочых удзельнічала ў рэвалюцыйнай барацьбе, у забастоўках—большасць (да 3/5), а з сялян, бяссумненна, толькі меншасць, напэўна, ня больш аднай пятай або аднай чацвертай часткі. Сяляне змагаліся менш упарта, больш раздробнена, менш съядома, ўсё яшчэ спадзяючыся досыць часта на дабрату цара-бациошкі. У 1905-1906 г. г. сяляне ўласна толькі пастрашылі цара і памешчыкаў, а іх трэба не пастрашиць, іх трэба зьніштожыць, іх урад—царскі ўрад—трэба зьмесці з твару зямлі. Цяпер Сталыпін¹) і чорная памешчыцкая, Дума²) намагаюцца стварыць з багатых сялян новых памешчыкаў-хутаран, саюзынікаў цара і чорнай сотні. Але чым больш дапамагае цар і Дума сялянам-багатыром зьбядняць масу сялян, tym больш съядомай робіцца гэтая маса, tym менш будзе яна захоўваць веру ў цара, веру прыгонных нявольнікаў, веру забітых і цёмных людзей. З кожным годам ўсё больш робіцца ў вёсцы сельскіх рабочых,—ім няма дзе шукаць ратунку апрача як у саюзе з гарадзкімі рабочымі для агульнай барацьбы. З кожным годам ўсё больш робіцца ў вёсцы зьбяднеўшых, згалеўшых да апошняга, згаладаваўшых сялян, з іх мільёны і мільёны пойдуць, калі ўзынімецца гарадзкі пролетарыят, на больш рашучую, на больш зъяднаную барацьбу з царом і памешчыкамі.

У рэвалюцыі прымала ўдзел таксама ліберальная буржуазія, г. ё ліберальныя памешчыкі, фабрыканты, адвакаты,

профэсары і г. д. Яны складаюць партыю „народнай свабоды“ (к.-д., кадэты³). Яны шмат абяцалі народу і шмат шумелі аб свабодзе ў сваіх газетах. Яны мелі большасць дэпутатаў у I і II Думах. Яны снадзяваліся „мірным шляхам“ дабіцца свабоды, яны ганьбавалі рэволюцыйную барацьбу рабочых і сялян. Сяляне і шмат хто з сялянскіх дэпутатаў („трудавікоў“) верылі гэтym абяцанкам і ішлі пакорна й паслухмяна за лібэраламі, старонячыся ад рэволюцыйной барацьбы пролетарыяту. У гэтym была найвялікшая памылка сялян (і шмат якіх гараджан) у часе рэволюцыі. Лібэралы аднай рукой, дый то вельмі-вельмі рэдка, дапамагалі барацьбе за свабоду, а другую руку заўсёды падавалі цару, абяцаючы яму захаваць і ўмацаваць яго ўладу, пагадзіць сялян з памешчыкамі, „сьцішыць“ бунтоўных рабочых.

Калі рэволюцыя дашла да рашучай барацьбы з царом да сънежаньскага паўстання 1905 г., лібэралы ўсе цалком

¹⁾ Сталыпін П. А.—старшыня савету міністраў (прэм'ер міністар) з 1906 па 1911 год. Натхніцель і кіраунік рэакцыйной самадзяржаўнай політыкі пасля 1905 году, які імкнуўся зусім зьнішчыць усе заваёвы рэволюцыі. Ен організаваў контр-рэволюцыйны тэрор пры дапамозе ваенна-паліевых судоў, якія бязьлітасна распрауляліся з рэволюцынэрамі. Разагнаў першую і другую Дзяржаўныя Думы пасля іх сутычкі з царскім урадам. Уладаі ю судовы процес над с.-д. дэпутатамі II Думы, адвінаваці іх у організацыі ваеннай змовы, пасля чаго яны былі сасланы ў Сібір. Для таго, каб стварыць пакорлівую царска-му ураду Думу, па зачынку Сталыпіна было выдадзена З чэрвеня 1907 году «Палажэнне аб выбарах у III-ю Думу», паводле якога выбарчыя права рабочых і сялян былі да анонімга звужаны, затое значна пашырана выбарчае права для памешчыкаў Сталыпін правёў таксама і закон аб выдзеле з сялянскіх абліччын хутарскіх гаспадараў. Мэтай гэтага закона было зруйнаваць абліччыну і стварыць моцных кулакоў, на якіх мог бы апірацца царскі урад у сваёй політыцы. У 1912 г. Сталыпін быў забіты ў Кіеве.

²⁾ Тут справа йдзе аб III Дзяржаўнай Думе, выбранай на аснове Сталыпінскага выбарчага закона (гл. папірэднюю ўвагу). У выніку выбараў Дума ў пераважнай большасці складалася з памешчыкаў чорна-соценцаў і прадстаўнікоў буйной буржуазіі і была, у процівагу I-й і II-й Думам паслухмянай прынадай у руках царскага ураду. Дзеля гэтага яна і праіснавала прызначаны тэрмін у 5 год (з 1907 па 1912 г.).

³⁾ Кадэты (к.-д.)—члены констытуцыйна-дэмократычнай партыі або, як яны йначай называлі сябе, партыя «народнай свабоды». Партия к.-д. стварылася у Каstryчніку 1905 г. і бараніла інтарэсы буржуазіі (больш падрабязна глядзі лістоўку т. Леніна на стар. 46—48). Пасля Каstryчнікавай рэволюцыі 1917 г. яна вяла аружную барацьбу з Савецкай уладай, быта зусім пераможана і раскідалася. Рэшткі партыі к.-д., якія жывуць у эміграцыі, і зараз вядуць злосную агітацыю супроты Савецкай улады.

ганебна здрадзілі свабодзе народу, адхіснуліся ад барацьбы. Царскае самадзяржаўе скарыстала гэтае здрадніцтва народнай свабоды лібэраламі, скарыстала цемнату сялян, якія шмат у чым верылі лібэралам, і разьбіла паўстаўшых рабочых. А калі быў разьбіты пролетарыят, ніякія Думы, ніякія салодкія прамовы кадэтаў, ніякія іх абязанкі ня ўтрималі цара ад зьніштажэння ўсіх рэштак свабоды, ад аднаўлення самадзяржаўя і поўналадзтва прыгоньнікаў-памешчыкаў.

Лібэралы сталіся ашуканымі. Сяляне атрымалі цяжкую, але карысную навуку. Ня бываць на Русі свабодзе, пакуль шырокія масы народу вераць лібэралам, вераць у магчымасць „міру“ з царскай уладай, староняцца ад рэвалюцыйнай барацьбы рабочых. Ніякая сіла на зямлі ня стрымае надыходу свабоды ў Расіі, калі ўзынімецца на барацьбу маса гарадзкога пролетарыяту, адсуне хісткіх і здрадніцкіх лібэралаў, павядзе за сабой сельскіх рабочых і зьбяднеўшае сялянства.

А што пролетарыят Расіі ўзынімецца на такую барацьбу, што ён стане на чале рэвалюцыі—зарукаў гэтаму ўсё экономічнае становішча Расіі, уся практика рэвалюцыйных гадоў.

Пяць год таму ўзад пролетарыят нанёс першы удар царскому самадзяржаўю. Для расійскага народу бліснулі першыя прамені свабоды. Цяпер¹⁾ зноў адноўлена царскае самадзяржаўе, зноў царуюць і кіруюць прыгоньнікі, зноў скрэзь гвалты над рабочымі і сялянамі, усюды азіяцкае самадурства ўлады, ганебны зьдзек над народам. Але цяжкая навука не прападзе задарама. Расійскі народ ня той, што быў да 1905 году. Пролетарыят навучыў яго барацьбе. Пролетарыят прывядзе яго да перамогі.

¹⁾ Г. ё. у 1910 г.

Тры констытуцыі ці тры спосабы дзяржаўнага ладу¹⁾.

Чаго хочуць полі-
цыя і чыноўнік?

Чаго хочуць самыя
ліберальныя буржуа
(вызваленцы²⁾ ці кон-
стытуцыйна-дэмокра-
тычная партыя³⁾!

Самадзяржаўнай
монархії⁴⁾.

Констыту-
цыйнай мо-
нархіі⁴⁾.

Чаго хочуць съядо-
мая рабочыя (соцыйл-
дэмократы)?

Дэмократычнай
рэспублікі.

У чым зъмяшчаюцца гэтыя спосабы дзяржаўнага ладу.

1. Цар—самадзяр-
жаўны монарх.

1. Цар—кон-
стытуцыйны
монарх.

Ніякага цара.

2. Дзяржаўны са-
вет, чыноўнікі (на-
знаныя царом).

2. Верхняя
палата⁵⁾ на-
родных прад-
стаўнікоў (ня
простыя, ня
зусім роўныя
і ня зусім усе-
агульныя вы-
бары).

2. *Ніякай верхняй
палаты.*

1) Гэтая лістоўка, напісаная тав. Леніным, надрукавана ў піршнію 24 чэрвеня 1905 г. Гл. т. VI збору твораў, стар. 264-265.

2) Вызваленцы—члены „Саюзу Вызваленчыя“, якія атрымалі гэтую назну ад часопіса „Вызваленчые“, што выдаваўся з 1902 г. Саюз стварыўся ў 1903 годзе і складаўся з ліберальнаў буржуазнай інтэлігэнцыі. З гэтага саюзу ў каstryчніку 1905 году стварылася партыя кадэтаў.

3) Глядзі „кадэты“.

4) Монархія—такі парадак дзяржаўнага кіраваньня, пры якім найвышэйшая ўлада належыць адной асобе па спадчыне (монарх). Калі такая ўлада не абмажкована народным прадстаўніцтвам, то яна завецца абсолютнай ці самадзяржаўнай монархіяй, калі ж яна абмажкована народным прадстаўніцтвам, то называецца констытуцыйнай монархіяй.

5) Верхняя палата—установа, каторая пераглядае і зацвярждае ці адкідае ўсе законы, якія пропануюцца піжней палатай

3. Дзяржаўная Дума ці дарадчая палата¹) народных прадстаўнікоў (ня простыя, ня роўныя і не ўсеагульныя выбары).

3. Ніжняя палата (усеагульныя, прости і роўныя выбары з патаемнай падачай галасоў).

3. Адна рэспубліканская палата (усеагульныя, прости і роўныя выбары з патаемнай падачай галасоў).

Якое значэнне маюць гэтыя спосабы дзяржаўнага ладу?

1. Поўная ўлада над народам поліцыі і чыноўнікаў.

1. Трэцяя частка ўлады поліцыі і чыноўнікам, з царом нікам: поўнае пад чаце іх.

1. Ніякай самастойнай улады ні поліцыі, ні чыноўнікам: поўнае падпарадкованье народу.

2. Дарадчы голас буйной буржуазіі і багатым памешчыкам.

2. Трэцяя частка ўлады буйной буржуазіі і багатым памешчыкам.

2. Ніякіх прывілеяў ні капиталістым, ні памешчыкам.

3. Ніякай улады народу.

3. Трэцяя частка ўлады ўсім народу.

3. Усю ўладу, ядыну, поўную і непадзельную ўладу ўсім народу.

(парламент, Дзяржаўная Дума). Верхняя палата існуе ў шмат якіх буржуазных дзяржавах (Ангельшчына, Францыя і інш.) і зьяўляецца тормазам для ажыццяўлення ўсіх законаў, якія не пажаданы заможным клясам.

У царскай Расіі верхнай палатай зьяўляўся дзяржаўны савет, які складаўся з чыноўнікаў, назначаных царом, і прадстаўнікоў духавенства, памешчыкаў і купечтва.

¹) Дарадчая палата—сойм народных прадстаўнікоў, які мае законадаўчыя праў, г. ё. толькі абгаворвае і не запвяджвае законаў, якія пропанованы ўрадам.

Для чаго павінны служыць гэтыя спосабы дзяржаўнага ладу?

Для таго, каб усяго лепш жылося прыдворным, поліцыі і чыноўнікам.

— Каб багатыя маглі як-хакія рабаваць рабочых і сялян.

— Каб народ заставаўся назаўсёды ў бяспраўі, у цяжкоце і няпісьменнасці.

Для таго, каб поліцыя і чыноўнікі залежылі ад капитальных і памешчыкаў.

— Каб капітальні, памешчыкі і багатыя сяляне маглі свабодна і спакойна, па праву, а не па самаволі, рабаваць рабочых, гарадзкіх і вясковых.

Для таго, каб свабодны, асьвеканы народ навучыўся сам весьці ўсё свае справы,—а галоўнае для таго, каб рабочая кляса магла свабодна змагацца за соцыйлізм, за такія пародкі, калі ня будзе багатых і бедных, тады ўся зямля, усе фабрикі і заводы будуць належаць усім працоўным.

Пролетарыят і сялянства¹⁾.

Зъезд Сялянскага Саюзу²⁾ ў Маскве, які адбываецца ў цяперашні час, зноў высоўвае на чаргу дня неадкладнае пытанье аб адносінах соцыйл-дэмократы да сялянскага руху. Для расійскіх марксистых пытанье гэтае заўсёды было неадкладным пры вызначэнні іх програмы і тактыкі. Яшчэ ў першым проекце программы расійскіх соцыйл-дэмократаў, надрукаваным у 1883 годзе за граніцай групай „Вызваленіе Працы“³⁾, была аддана найсур'ёзная ўвага сялянскому пытанню.

¹⁾ Артыкул напісаны ў пачатку лістапада 1905 году. Узяты з першай часткі т. VII збору твораў У. І. Леніна, ствар. 16.

²⁾ У сея расійскі Сялянскі Саюз—стварыўся ў траўні 1905 году. Яго кіраўнікамі былі інтэлігенты-народнікі; сувязь саюзу з сялянскімі масамі была слабай. У лістападзе саюз падпаў пад рэпресіі, і з тых часоў існавала толькі бюро саюзу.

³⁾ Група „Вызваленіе Працы“ — рэволюцыйная організація, якая з'явілася родначынальніцай расійскай с.-д. партыі.

З того часу нельга назваць ні аднаго буйнога твору марксystых, прысвеченага агульным пытаньням, ні аднаго соцыял-дэмократичнага органу друку, які-б не паўтараў, не разьвінаў, не прыстасоўваў да асобных выпадкаў марксyцкіх поглядаў і лёзунгаў.

Цяпер пытаньне аб сялянскім руху зрабілася неадкладным не ў тэорытычным толькі, а ў самым беспасрэдным практычным значэнні. Цяпер трэба ператварыць нашыя агульныя лёзунгі ў простыя заклікі, звернутыя ад рэволюцыйнага пролетарыяту да рэволюцыйнага сялянства. Цяпер надышоў момант, калі сялянства выступае съядомым будаўніком новага ўкладу расійскага жыцця. І ад росту съядомасыці сялянства залежыць у вялізной ступені ход і канец вялікай расійскай рэволюцыі.

Чаго хоча сялянства ад рэволюцыі? Што можа даць рэвалюцыя сялянству?—Вось два пытаныні, развязаць якія абавязаны ўсякі політычны дзеяч і ў асаблівасці ўсякі съядомы рабочы, які зъяўляецца політычным дзеячам у лепшым, ня зынікчэмненым буржуазным політыканствам¹), сэнсе гэтага слова.

Сялянства хоча зямлі й волі. Аб гэтым ня можа быць двух думак. Усе съядомыя рабочыя падтрымоўваюць усімі сіламі рэволюцыйнае сялянства. Усе съядомыя рабочыя хочуць таго і дамагаюцца таго, каб сялянства атрымала ўсю зямлю і ўсю волю. „Усю зямлю“—гэта значыць, не здавольвацца ніякімі частковымі ўступкамі і падачкамі, гэта значыць, разьлічваць не на згаджэнье сялян з памешчыкамі, а на зыніштажэнье памешчыцкай паземельнай уласнасці. І партыя съядомага пролетарыяту, соцыял-дэмократыя самым рашучым чынам выказалася ў гэтым сэнсе: на сваім III з'езьдзе, які адбыўся ў траўні гэтага году, РС-ДРП

Гэта першая организацыя, якая бачыла ў рабочай клісе аснову рэволюцыйнага руху. Організавана група была ў 1883 годзе у Жэнэве (Швайцарыі) Пляханавым, Аксельродам, Засуліч, Дейчам і Ігнатавым. Першы проект программы быў выдадзены ў 1885 годзе. Проект зазначаў, што група „Вызвал. Працы“ мае сабе за мэту пропаганду соцыялізму у Расіі і падрыхтоўку рабочай клісы да соціяльно-політычнага руху. Разам з тым проект зазначае, што, заручыўшися падтрыманнем прымысловых рабочых, неабходна весці агітацыю ў пропаганду і сярод сялянства, як вялізной часткі працоўнага насельніцтва.

1) Політыка і сістэма—видзеніе політыкі інвартымі, дравязылівымі, грубымі сродкамі—зрадніцтвам, падкупамі і грэзыней.

приняла рэзолюцыю, у якой кажа праста аб падтрыманьні сялянскіх рэволюцыйных патрабаваньняў аж да конфіскацыі ўсіх прыватнаўласьніцкіх зямель¹⁾). Гэтая рэзолюцыя ясна паказвае, што партыя съядомых рабочых падтрымлівае сялянскае патрабаваньне ўсіх зямлі. І ў гэтых адносінах з рэзолюцыяй III-га з'езду РС-ДРП²⁾ зусім супадае па зъместу рэзолюцыя ухваленая на конферэнцыі другой паловы нашай партыі.

„Усю волю“—гэта значыць выбарнасьць чыноўнікаў і ўрадовых асоб, якія кіруюць грамадзкімі і дзяржаўнымі спраўамі. „Усю волю“—гэта значыць поўнае зьніштажэнне такой дзяржаўной улады, якая-б не залежыла цалком і выключна ад народу, якая ня была-б выбрана народам, ня была-б падсправаздачна народу, не змянялася-б народам. „Усю волю“—гэта значыць, што не народ павінен падпарадковацца чыноўнікам, а чыноўнікі мусіць падпарадковацца народу.

Зразумела, ня ўсе сяляне, якія змагаюцца за зямлю і волю, зусім съядома адносяцца да гэтай барацьбы і даходзяць да патрабаваньня рэспублікі. Але дэмократычны кірунак сялянскіх патрабаваньняў стаіць па-за межамі ўсякага сумненія. Дзеля гэтага падтрыманьне гэтых патрабаваньняў забясьпечана сялянству з боку пролетарыяту. Сяляне павінны ведаць, што чырвоны сцяг, які ўзыняты ў гарадох, ёсьць сцяг барацьбы за бліжэйшыя і неадкладныя патрабаваньні ня толькі прымісловых і сельскіх рабочых, але й запатрабаваньні мільёнаў і дзесяткаў мільёнаў дробных земляробаў.

Рэшткі прыгону³⁾ ўва ўсіх і ўсялякіх формах і выглядах да гэтых часоў душаць бязылітасным уцікам усю сялянскую масу, і пролетары пад чырвоным сцягам абвясцілі вайну гэтаму ўціку.

1) Гэта—перадача іх ва ўладаньне дзяржавы.

2) III з'езд РС-ДРП—адбываўся ў Лёндоне ў траўні 1905 г. У ім прымалі ўдзел толькі бальшавікі,—меншавікі, алмовіўшыся ў ім узельнічай, склікалі ў гэты самы час самастойную конферэнцыю (парату) прадстаўнікоў партыйных організацый) у Женеве.

3) Закон аб скасаваньні прыгону быў выданы 19 лютага (3 сакавіка) 1861 году. Закон даваў толькі асабовую свабоду сялянам, дый то з цэлым шэрагам абмежаваньняў. Але ён захаваў эконоўмічную залежнасьць іх ад памешчыка, бо яны павінны былі плаціць за сваю ж зямлю вялізныя выкупы, якія клаліся вялікім ціжарам на сялянскую гаспадарку.

Але чырвоны съцяг абазначае ня толькі падтрыманьне пролетарыятам сялянскіх патрабаваньняў. Ён абазначае яшчэ самастойныя патрабаваньні пролетарыяту. Ён абазначае барацьбу ня толькі за волю і зямлю, але й барацьбу супроць усякай эксплётацыі чалавека чалавекам, барацьбу супроць убоства народных мас, барацьбу супроць панаваньня капіталу! І вось тут перад намі паўстае другое пытаньне: што можа даць рэволюцыя сялянству? Шмат якія шчырыя прыяцелі сялян... ня лічацца з гэтым пытаньнем, не зауважаюць яго важнасці. Яны думаюць, што досыць паставіць і развязаць пытаньне, чаго жадаюць сяляне. досыць атрымаць адказ: зямлю і волю. Гэта вялікая памылка. Поўная воля, поўная выбарчасць усіх чыноўнікаў, аж да галавы дзяржавы, не скасуюць панаваньня капіталу, ня зьніштожаць багацьця нямногіх і ўбоства мас. Поўнае зьніштажэнне прыватнай уласнасці на зямлю таксама ня зьнішчыць ні панаваньня капіталу, ні ўбоства мас. І на зямлі, якая належыць усяму народу, гаспадарку будзе весьці самастойна толькі той, хто ўладае капиталам, толькі той, у каго ёсьць прылады, скаціна, мышны, запасы насенія, грошовыя сродкі наогул і г. д. А той, у каго нічога няма, апрача рабочых рук, нязменна застанецца нявольнікам капіталу, нават пры дэмократычнай рэспубліцы¹), нават прыналежнасці зямлі усяму народу... Соцыялізм амаль ува ўсіх краінах Эўропы перажываў такія часы, калі гэтая ці падобная ёй памылка падзялялася большасцю. Практыка барацьбы рабочай клясы ува ўсіх краінах паказала на справе ўсю небясьпечнасць такой памылкі, і ад яе зусім вызваліліся цяпер пролетары-соцыялісты Эўропы і Амэрыкі.

Такім чынам, чырвоны съцяг съядомых рабочых абазначае, папершае, тое, што мы падтрымліваем усімі сіламі ся-

¹⁾ Соцыял-дэмократы высуваюць у 1905 годзе патрабаваньне дэмократычнай рэспублікі, залагам што рэспубліка нават буржуазія дае рабочым больш праў і магчымасці для вядзеньня барацьбы з капиталам, чым царская монархія. Дэмократычная рэспубліка не з'яўлялася апошнім мэтай імкненіяў пролетарыяту. Яна магла быць толькі этапам на яго шляху да заваёвы ўлады і установлення дыктатуры пролетарыяту, без якой пераход да соцыялізму немагчымы. Дыктатура пролетарыяту і з'яўлена была ў нас у 1917 годзе пад кірауніцтвам тав. Леніна, у выглядзе Савецкай улады.

лянскую барацьбу за ўсю волю і ўсю зямлю; падругое, ён абазначае тое, што мы ня спыняемся на гэтым, а йдзем далей. Мы вядзем, апрача барацьбы за волю і за зямлю, барацьбу, за соцыялізм. Барацьба за соцыялізм ёсьць барацьба супроць панаваньня капіталу. Вядуць гэтую барацьбу перш за ўсё наймавыя рабочыя, якія проста і цалком залежаць ад капіталу. Дробныя-ж гаспадары самі часткова ўладаюць капітала, самі досыць часта эксплётатуюць рабочых. Дзеля гэтага з дробных сялян ня ўсе становяцца ў шэрагі барацьбітоў за соцыялізм, а толькі тыя, хто рашуча і съядома пераходзіць на бок рабочых супроць капіталу, на бок агульной уласнасці супроць прыватнай уласнасці.

Вось чаму соцыял-дэмократы кажуць, што яны змагаюцца разам з усім сялянствам супроць памешчыкаў і чыноўнікаў, а апрача таго, яны, гарадзкія пролетары, разам з сельскімі пролетарамі змагаюцца супроць капіталу. Барацьба за зямлю і за волю ёсьць дэмократычная барацьба. Барацьба за зыніштажэнне панаваньня капіталу ёсьць соцыялістычная барацьба.

Пашлем-жа гарачае прывітаньне Сялянскому Саюзу, як прыняў пастанову змагацца дружна і цвёрда, самаахвярна і бяз віханьняў за поўную волю і за ўсю зямлю. Гэтыя сяляне—сапраўдныя дэмократы. Іх памылкі ў разуменіні задач дэмократызму і соцыялізму мы павінны зъясняць цярпліва, вытрымана, як саюзьнікам, з якімі нас злучае агульная вялікая барацьба. Гэтыя сяляне—сапраўдныя рэволюцыйныя дэмократы, з якімі мы павінны йсьці і пойдзем разам на барацьбу за поўную перамогу цяперашніх рэволюцыі. Да пляну агульной забастоўкі, да пастановы ўзыняцца наступны раз дружна, супольна, і гарадзкім рабочым і ўсёй сялянскай беднаце,—да гэтага пляну і пастановы мы адносімся з самым вялікім, поўным спачуваньнемі. Усе съядомыя рабочыя прыкладуць усе сілы, каб дапамагчы зьдзейсніцца гэтаму пляну. Але ніякі саюз, нават з самымі чэснымі і рашучымі рэволюцыйнымі дэмократамі, ня прымусіць пролетараў забыцца аб іх яшчэ больш вялікай і важнай мэце—аб барацьбе за соцыялізм, за поўнае зыніштажэнне панаваньня капіталу, за вызваленіне ўсіх працоўных ад усякай эксплётатацыі. Уперад,

рабочыя і сяляне, на агульную барацьбу за зямлю й волю! Уперад, пролетары, аб'яднаныя ў міжнароднай соцыял-дэмократыяй, на барацьбу за соцыялізм!

Часовы рэволюцыйны ўрад¹).

На чарзе дня ў рэволюцыйны момант, які мы перажывам, стаіць пытанье аб скліканыні ўсенароднага ўстаноўчага сойму. Як вырашыць гэтае пытанье, погляды разыходзяцца. Вyzначаюцца трох політычных кірункі. Царскі ўрад дапушчае неабходнасць склікання народных прадстаўнікоў, але не жадае ні ў якім разе дапусціць, каб іх сойм быў усенародным устаноўчым. Ён нібы згаджаецца, калі верыць газэтным звесткам аб працах булыгінскай камісії²), на дарадчы сойм, выбраны пры адсутнасці свабоды агітацыі і пры вузка-цэнзавай³) ці вузка-станавай (сословной) систэмы выбараў⁴). Рэволюцыйны пролетарыят, паколькі ім кіруе соцыял-дэмократыя, патрабуе поўнага пераходу ўлады да ўстаноўчага сойму, дамагаючыся з гэтымі мэтамі ня толькі ўсесагульнага выбарчага права і ня толькі поўнай свабоды агітацыі, але, апрача таго, незабаўнага нізынуцца царскага ўраду і замены яго часовым рэволюцыйным урадам. Урэшце, лібэральная буржуазія, якая выказвае свае пажаданыні вуснамі правадыроў так званай „констытуцыйна-дэмократичнай партыі“, не патрабуе нізынуцца царскага ўраду, ня высоўвае лёзунгу часовага ўраду, не вымагае рэальных гарантый таго, каб выбары былі зусім свабодны і правільны, каб сойм прадстаўнікоў мог стацца сапрауды ўсенародным і са-

¹) Гэты адрывак узяты намі з брошуры тав. Леніна „Дзіве тактыкі соцыял-дэмократыі ў дэмократычнай рэволюцыі“, напісанай у чэрвені 1906 г. Гл. збор твораў У. І. Леніна, т. VI, стар. 307—315.

²) Булыгінская камісія была склікана летам 1905 г. для апрацоўкі проекту закону аб Дзяржаўнай Думе. Гэтыя проекты былі зьменены інвестаційнай рэволюцыйнай.

³) Вузка-цэнзавая систэма выбараў—такі парадак выбараў, пры якім выбіраюць толькі тыя асобы, інші ўладаюць або вілікай маёмасцю (маёмасны цэнз), або тыя, якія пражываюць доўгі час у данай мясцовасці (цэнз аселасці), або тыя, іншія атрымалі паславедчаныне або вышэйшай адукацыі (адукацыйны цэнз).

⁴) Вузка-станавая систэма выбараў, пры якой выбіраюць толькі тыя асобы, што належаць да вышэйшых станаў (шляхецтва, купецтва, духавенства).

праўды ўстаноўчым. Па сутнасьці справы, ліберальная буржуазія, якая адна толькі зьяўляецца сур'ёзнай соцыяльнай апорай кірунку „вызваленцаў“, дамагаеца мажліва больш мірнай умовы паміж царом і рэвалюцыйным народам, і прытым такой умовы, пры якой-бы ўсяго больш улады папала ёй, буржуазіі, ўсяго меней—рэвалюцыйнаму народу, пролетарыяту і сялянству.

Такое політычнае становішча ў даны момант. Такія тры галоўныя політычныя напрамкі, адпаведныя трох галоўным соцыяльным сілам сучаснай Расіі...

Пад тактыкай партыі разумееца яе політычная лінія або харктар, напрамак, спосабы яе політычнай чыннасьці. Тактычныя рэзолюцыі прымаюцца партыйным зьездам для таго, каб дакладна вызначыць політычную лінію партыі, як цэлага, у адносінах новых задач або з прычыны новага політычнага становішча. Такое новае палажэнне стварыла рэвалюцыя, якая пачалася ў Расіі, г. зн. поўнае, рашучае і адкрытае разыходжанье агромністай большасці народу з царскім урадам. Новае пытанье замыкаеца ў тым, якія практычныя спосабы склікання сапраўды ўсенароднага і сапраўды ўстаноўчага сойму (тэорычна пытанье аб такім сойме даўно ўжо і раней усіх іншых партый вырашана соцыял-дэмократыяй офіцыяльна ў яе партыйнай програме). Калі народ разышоўся з урадам, і масай усьвядомлена неабходнасць устанавіць новы лад, то партыя, якая паставіла сабе за мэту скінуць урад, неабходна падумаць аб тым, якім урадам замяніць той стары ўрад што скідаецца. Паўстае новае пытанье аб часовым рэвалюцыйным урадзе.

Каб даць поўны адказ на гэтае пытанье, партыя съядомага пролетарыяту павінна высьветліць, папершае, значэньне часовага рэвалюцыйнага ўраду ў тэй, што адбываеца, рэвалюцыі і ўва ўсёй барацьбе пролетарыяту наогул; падругое, свае адносіны да часовага рэвалюцыйнага ўраду; патрэцце, дакладныя умовы ўдзелу с.-д. у гэтым урадзе пачацьвертае, умовы ціску на гэты ўрад зьнізу, г.-ё. пры адсутнасьці ў ім соцыял-дэмократыі. Толькі пры высьвятленні ўсіх гэтих пытанняў політычная лінія партыі ў даных адносінах будзе прынцыповая, ясная і цвёрдая.

Паглядзім-жа, як вырашае гэтыя пытаньні рэзолюцыя Ш-га зъезду РС-ДРП. Вось яе поўны тэкст:

„Рэзолюцыя аб Часовым Рэволюцыйным Урадзе”.

Прымяочы пад увагу:

1) што як беспасрэдныя інтэрэсы пролетарыяту, так і інтэрэсы яго барацьбы за апошнія мэты соцыялізму патрабуюць магчыма больш поўнай політычнай свабоды, а значыцца, замены самадзяржаўнай формы кіраваньня дэмократычнай рэспублікай;

2) што ажыццяўленыне дэмократычнай рэспублікі ў Расіі магчыма толькі ў выніку пераможнага народнага паўстання, органам якога зьявіцца часовы рэволюцыйны ўрад, адзіна здольны забясьпечыць поўную свабоду перадвыбарнай агітацыі і склікаць на аснове ўсеагульнага, роўнага і простага выбарчага права, з патаемнай падачай голасоў, устаноўчы сойм, які сапраўды выяўляе волю народу;

3) што гэты дэмократычны пераварот ў Расіі, пры данном грамадзка-экономічным яе ладзе, не аслабіць, а ўзмоцніць панаванье буржуазіі, якая нямінуча паспрабуе ў пэўны момант, ня спыняючыся ні перад чым, адабраць у расійскага пролетарыяту магчыма большую частку заваёў рэволюцыйнага народу,

Ш-ці зъезд РС-ДРП пастанаўляе:

а) неабходна пашыраць у рабочай клясе конкретнае ўяўленыне аб найбольш мажлівым ходзе рэволюцыі і аб неабходнасці ў пэўны момант зьяўленыня часовага рэволюцыйнага ўраду, ад якога пролетарыят запатрабуе ажыццяўленыня ўсіх бліжэйшых політычных і экономічных патрабаваньняў нашай программы (програма-мінімум¹);

¹) Програма-мінімум РС-ДРП—тып бліжэйшых задач, ажыццяўленыни якіх дамагаецца соцыялістычнай партыяй пры буржуазным ладзе.

Програма РС-ДРП, прынятая на II-м яе зъездзе ў 1903 г., падалялася на програму-мінімум і програму-максымум. Програма-мінімум ставіла бліжэйшай мэтай пізынную самадзяржаўлю, дэмократычную рэспубліку, усеагульную адукацыю, адданыне царкви ад дзяржавы, 8-гадзінны працоўны дзень, ахову працы дзяржаўнымі законамі, свабоду забастовак, сходаў, саюзаў і інш.

Програма-максымум РС-ДРП ставіла сваёй апошній мэтай замену капиталістычнага ладу соцыялізмам. Неабходнай умовай

б) у залежнасьці ад судносін сіл і іншых фактараў, якія не падаюцца дакладнаму папярэдняму азначэнню, да пушчальны ўдзел у часовым рэволюцыйным урадзе ўпоўнаважаных нашай партыі ў мэтах бязылітасной барацьбы з усімі контр-рэволюцыйнымі спробамі і абароны самастойных інтарэсаў рабочае клясы;

в) неабходнай умовай такога ўдзелу ставіцца строгі контроль партыі над яе ўпоўнаважанымі і няўхільная ахова незалежнасьці соцыял-дэмократыі, якая імкненца да поўнага соцыялістычнага перавароту і пастолькі незамірна-варожая ўсім буржуазным партыям;

г) незалежана ад таго, ці будзе магчымым ўдзел соцыял-дэмократыі ў часовым рэволюцыйным урадзе, патрэбна пропагандаваць у самых шырокіх слоёх пролетарыяту ідэю неабходнасьці бязупыннага націску на часовы ўрад з боку ўзброенага і кіруемага соцыял-дэмократыяй пролетарыяту ў мэтах аховы, узмацнення і паширэння заваёў рэволюцыі".

Рэзолюцыя III-га зьезду РС-ДРП, як відаць з яе назвы, прысьвечана цалком і выключна пытанню аб часовым рэволюцыйным урадзе...

Якое значэнне ў цяперашній рэволюцыі і ў агульнай барацьбе пролетарыяту мае часовы рэволюцыйны ўрад? Рэзолюцыя зьезду зъясняе гэта, паказваючы ў самым пачатку на неабходнасьць „магчыма больш поўнай політычнай свабоды“ і з пункту погляду беспасрэдных інтарэсаў пролетарыяту, і з пункту погляду „апошніх мэт соцыялізму“. А поўная політычная свабода патрабуе замены царскага самадзяржаўнай дэмократычнай рэспублікай, як прызнана ўжо нашай партыйнай програмай. Падкрэсліваньне лёзунгу дэмократычнай рэспублікі ў рэзолюцыі зьезду неабходна лёгічна і прынцыпова, бо пролетарыят, як перадавы барацьбіт за дэмократыю, дамагаеца іменна поўнай свабоды; апрача таго, гэтае падкрэсліваньне тым больш мэтазгодна ў даны момант, што ў нас якраз цяпер выступаюць пад сцягам „дэмократызму“ монархістыя, іменна: так званая „констытуцыйна-

для гэтага програма-максымум лічыла ўстанаўленыне дыктатуры пролетарыяту, якая і была зъдадзенна ў Расіі Каstryчнікамі рэволюцыі.

дэмократычна" і "вызваленчая" партыя. Для ўтварэння рэспублікі, бязумоўна, неабходны сойм народных прадстаўнікоў, пры тым абавязкова ўсенародны (на аснове ўсеагульнага, роўнага і простага выбарчага права з патаемнай падачай галасоў) і ўстаноўчы. Гэта і признае рэзоліцыя зьезду далей. Але яна не абмяжоўваецца гэтым. Каб устанавіць новы парадак, які, "сапраўды выяўляе волю народу", ня досыць назваць прадстаўнічы сойм ўстаноўчым. Трэба, каб гэты сойм меў уладу і сілу "устаноўляць". Усьведамляючы гэта, рэзолюцыя зьезду не абмяжоўваюцца формальным лёзунгам "устаноўчага сойму", а дадае матэрыяльныя ўмовы, пры якіх толькі і магчыма сапраўднае выкананьне гэтым соймам сваёй задачы. Такое вызначэнне ўмоў, пры якіх ўстаноўчы на словах сойм можа стацца ўстаноўчым на справе, канечна неабходна, бо ліберальная буржуазія ў асобе констытуцыйна-монархічнай партыі наўмысльне скажае, як мы ўжо ня раз зазначалі, лёзунг ўсенароднага ўстаноўчага сойму, робячы яго пустым выслоўем (фразай).

Рэзолюцыя зьезду кажа, што забясьпечыць поўную свабоду перадвыбарнай агітацыі і склікаць сойм, які сапраўды-б выяўляў волю народу, здольны адзін часовы рэволюцыйны ўрад, прытым такі, які-б зьяўляўся органам пераможнага народнага паўстаньня. Ці праўдзіва гэтае палажэнне? Хто ўздумаў-бы спрачаца за яго, той павінен съцвярджаць, што царскі ўрад можа ня гнуць у бок рэакцыі, што ён здольны быць нэутральным пры выбарах, што ён можа клапоціцца аб сапраўдным выяўленні волі народу. Падобныя съцвярджаньні нагэтулькі недарэчны, што адкрыта іх ніхто ня будзе барапіць, але цішком іх праводзяць пад ліберальным съцягам іменна нашыя вызваленцы. Устаноўчы сойм павінен хто-небудзь склікаць; свабоду і правільнасць выбараў павінен хто-небудзь забясьпечыць; сілу і ўладу гэтаму сойму хто-небудзь павінен цалком даць; толькі рэволюцыйны ўрад, які зьяўляецца органам паўстаньня, можа зусім шчыра хацець гэтага і мець сілы ўсё зрабіць для ажыццяўлення гэтага. Царскі ўрад няухільна будзе процідзеяць гэтому. Ліберальны ўрад, які змовіўся з царом і не апіраецца цалком на народнае паўстаньне, ня здольны ні шчыра ха-

цець гэтага, ні зьдзейсьніць гэтага нават пры самым шчырым жаданьні. Рэзолюцыя зъезду дае, значыцца, адзіна правільны і зусім пасълядоўны дэмократычны лёзунг.

Але ацэнка значэння часовага рэволюцыйнага ўраду была-б няпоўнай і непраудзівай, калі-б быў выпушчаны з-пад увагі клясавы характар дэмократычнага перавароту. Рэзолюцыя дадае загэтым, што пераварот узмоцніць панаваньне буржуазіі. Гэта няўхільна пры даным, г.-ё. капиталістычным грамадзка-экономічным ладзе. А вынікам узмацнення панаванья буржуазіі над колькі-небудзь свабодным політычна пролетарыятам няўхільна павінна быць адчайная барацьба паміж імі за ўладу, павінны быць адчайныя спробы буржуазіі „адабраць у пролетарыята заваёвы рэволюцыйнага пэрыоду“. Змагаючыся за дэмократыю съераду ўсіх і на чале ўсіх, пролетарыят ні на хвіліну не павінен забывацца дзеля гэтага аб тых, што хаваюцца ў нетрах буржуазнай дэмократыі, новых супярэчнасцях і новай барацьбе.

Значэнне часовага рэволюцыйнага ўраду ацэнена, такім чынам, у разгледжанай намі частцы рэзолюцыі зусім: і ў яго адносінах да барацьбы за свабоду і за рэспубліку, і ў яго адносінах да ўстаноўчага сойму, і ў яго адносінах да дэмократычнага перавароту, які ачышчае грунт для новай клясавай барацьбы.

Пытаньне далей, якая павінна быць позыцыя пролетарыяту наогул у вадносінах да часовага рэволюцыйнага ўраду? Рэзолюцыя зъезду адказвае на гэта, перш за ўсё, простай радай партыі пашыраць у рабочай клясе праконаньне ў неабходнасці часовага рэволюцыйнага ўраду. Рабочая кляса павінна ўсьвядоміць гэтую неабходнасць. У той час, як „дэмократычная“ буржуазія пакідае ў цянку пытаньне аб нізынуцьці царскага ўраду, мы павінны высоўваць яго на першае месца і настойваць на неабходнасці часовага рэволюцыйнага ўраду. Мала того, мы павінны вызначыць програму дзеяньняў гэтага ўраду, адпаведную об'ектыўным умовам перажывамага гістарычнага моманту і задачам пролетарскай дэмократыі. Гэта, програма ёсьць уся програма-мінімум нашай партыі, програма бліжэйшых політычных і экономічных рэформаў, зусім ажыцьцявімых, з аднаго боку,

на грунце данных грамадзка-экономічных адносін і неабходных з другога боку, для далейшага кроку наперад, для ажыцьцяўлення соцыялізму.

Такім чынам, рэзолюцыя высьвятляе зусім характар і мэту часовага рэволюцыйнага ўраду. Паводле свайго паходжэння і асноўнага характару гэты ўрад павінен быць органам народнага паўстання. Паводле свайго формальнага назначэння ён павінен быць прыладай склікання ўсенароднага ўстаноўчага сойму. Паводле зъместу яго чыннасці ён павінен зъдзейсьніць програму-мінімум пролетарскай дэмократыі, як адзіна здольную забясьпечыць інтэрэсы паўстаўшага супроць самадзяржаўя народу.

Заўважым, урэшце, што, ставячы задачай часовага рэволюцыйнага ўраду ажыцьцяўленне программы-мінімум, рэзолюцыя тым самым адхіляе недарэчныя на поўнаархічныя думкі аб незабаўным зъдзейсьненні программы-максымум, аб заваёве ўлады для соцыялістычнага перавароту. Ступень экономічнага разьвіцця Расіі (умова об'ектыўная) і ступень съядомасці і організаванасці шырокіх мас пролетарыяту (умова суб'ектыўная, непарыўна звязаная з об'ектыўнай) робяць немагчымым незабаўнае поўнае вызваленне рабочае клясы. Толькі самая цёмная людзі могуць ігнорыраваць¹⁾ буржуазны характар таго, дэмократычнага перавароту; што адбываецца, толькі самая простадушная оптымістыя²⁾ могуць забывацца аб tym, як яшчэ мала ведае маса рабочых аб мэтах соцыялізму і спосабах яго ажыцьцяўлення. А мы ўсе пераконаны, што вызваленне рабочых можа быць справай толькі самых рабочых, без съядомасці і організаванасці мас, без падрыхтоўкі і выхавання іх адкрытай клясавай барацьбой з усёй буржуазіяй аб соцыялістычнай рэволюцыі можа быць і гутаркі. І ў адказ на анархічныя пярэчаньні, нібы-та мы адкладваем соцыялістычны пераварот, мы скажам: мы не адкладваем яго, а робім першы крок да яго адзіна магчымым спосабам па адзіна вернай дарозе, іменна па дарозе дэмократычнай рэспублікі. Хто хоча йсьці да соцыя-

1) Ігнорыраваць—пакідаць бяз увагі.

2) Оптымісты—чалавек, упэўнены ў tym, што ўсё ідае да лепшага.

лізму па другой дарозе, паміма дэмократызму політычнага, той нямінуча прыходзіць да недарэчных і рэакцыйных як у экономічным, гэтак і ў політычным сэнсе вывадаў. Калі тыя ці іншыя рабочыя спытаюць нас у вадпаведны момант: чаму-б не ажыцьцяўіць нам програму-максымум, мы адкажам ім паказаньнем на тое, на колькі чужкія яшчэ соцыялізму дэмократычна настроеныя масы народу, як неразвітыя яшчэ клясавыя супярэчнасці, як неорганізаваныя яшчэ пролетары. Організуйце вось сотні тысяч рабочых па ўсёй Расіі, распаўсюдзьце спачуванье сваёй прграмме сярод мільёнаў! Папрабуйце зрабіць гэта, не абмяжоўвайтесь гучнымі, але пустымі анархічнымі выслоўямі, і вы ўбачыце зараз-жа, што зьдзейсьненіе гэтай організацыі, што пашырэньне гэтай соцыялістычнай асьветы залежыць ад магчыма больш поўнага зьдзейсьненія дэмократычных рэформаў.

Пойдзем далей. Раз высьветлена значэнне часовага рэволюцыйнага ўраду і адносіны да яго пролетарыяту, паўстает наступнае пытанье: ці дапушчальны, і пры якіх умовах, наш удзел у ім (дзеяньне зьверху). Якое павінна быць наша дзеяньне зьнізу. Рэзолюцыя дае дакладныя адказы на абодві гэтыя пытаньні. Яна рашуча заяўляе, што ў прынцыпе ўдзел соцыял-дэмократы ў часовым рэволюцыйным урадзе (у эпоху дэмократычнага перавароту, у эпоху барацьбы за рэспубліку) дапушчальна...

Але пытанье аб прынцыповай дапушчальнасці, само сабой зразумела, не вырашае яшчэ пытанья аб практычнай мэтазгоднасці. Пры якіх умовах гэтая новая адмена барацьбы, барацьбы „зьверху”, прызнаная зъездам партыі, зьяўляецца мэтазгоднай. Само сабою зразумела, што аб конкретных умовах, накшталт суадносін сіл і да т. п., гаварыць цяпер няма магчымасці, і рэзолюцыя, натуральна, адмаўляеца ад папярэдняга вызначэння гэтых умоў. Ні адзін разумны чалавек ня возьмечца падказваць абы-што наконт пытанья, якое цікавіць нас у цяперашні момант. Можна і павінна азначыць харектар і мэту нашага ўдзелу. Рэзолюцыя і робіць гэта, паказваючы дзве мэты ўдзелу: 1) бязлітасную барацьбу з контр-рэволюцыйнымі спробамі і 2) абарону самастойных інтэрэсаў рабочае клясы. У той час, як ліберальныя

буржуа пачынаюць старанна размаўляць аб псыхолёгі рэакцыі, ...намагаючыся застрашыць рэволюцыйны народ і змусіць яго да ўступнасці ў адносінах да самадзяржаўя,—у гэты час асабліва сваячасна з боку партыі пролетарыяту напомніць аб задачы цяперашняй вайны з контр-рэволюцыяй. Вялікія пытаныні політычнай свабоды і клясавай барацьбы вырашае, у канцы ўсяго, толькі сіла, і мы павінны клапаціцца аб падрыхтоўцы організацыі гэтай сілы і аб актыўным, ня толькі абаронным, але й наступальным ужываныні яе. Доўгая эпоха політычнай рэакцыі, якая пануе ў Эўропе амаль бесъперстанку з часоў Парыскай Комуны¹⁾) занадта зрадніла нас з думкай аб дзеяньні толькі „зьнізу“, занадта прывучыла нас наглядаць барацьбу толькі абаронную. Мы ўступілі цяпер, бяссумнена, у новую эпоху; пачаўся пэрыод політычных узрушаньняў і рэволюцый. У такі пэрыод, які перажываецца Расіяй, недазвольна абмяжоўвацца старым шаблёнам. Трэба пропагандаваць ідэю аб дзеяньні зьверху, трэба рыхтавацца да самых энэргічных наступальных дзеяньняў, трэба вывучаць умовы і формы такіх дзеяньняў. З такіх умоў рэзоляцыя зъезду высоўвае на першы плян дэльце: адна тычыцца формальнага боку ўдзелу соц.-дэм. у часовым рэволюцыйным урадзе (срогі контроль партыі за яе ўпраўнаважнымі), другая—самога харектару гэтага ўдзелу (ні на хвіліну ня выпуш-

¹⁾ 1² сакавіка 1871 году, у часе вайны Францыі з Прусіяй, пролетарыят Парыжу захапіў ў свае рукі ўладу і стварыў свой рабочы ўрад: утварылася Парыскай Комуна. Поліція і судзьдзі, а таксама ўсе дзяржаўныя чыноўнікі началі выбірацца насельніцтвам і маглі быць змененны ў які хочаш момант. Усім выбарным дзяржаўным служачым, у тым ліку і членам ураду, была вызначана такая самая пэнсія, якую атрымлівалі рабочыя. Сталая армія была заменена народнай міліцыяй. Было зьнішчожана выкладаныне рэлігіі ў школах, і царква абвешчана аддзеленай ад дзяржавы. Буржуазны ўрад, які ўцёк з Парыжу, пачаў вайну супроты Комуны. Парыскі пролетарыят быў яшчэ вельмі слабы, ня меў адзінай партыі, быў дрэнна організаваны, не наладаіў сувязі з сялянствам, не захапіў у свае рукі дзяржаўнага банку. Дзеля гэтага буржуазія парунаўча лёгка зруйнавала Комуну. Каля 25 тысяч абаронцаў Комуны было забіта, каля 15 тысяч сасланы на катаргу.

Парыскай Комуне праіснавала 72 дні, але практика яе не працягала дарам для пролетарыяту ўсяго свету, які здолеў улічыць усе памылкі Комуны. У дзень 18 сакавіка пролетарыят ўсяго свету ўша-ноўвае памяць першых барацьбітоў за рабочую ўладу.

Пасля задушэння Парыскай Комуны буржуазны ўрады дру-гіх дзяржаў, настраваныя зданью „Парыскай Комуны“, сталі ча шлях рэакцыі, г. ё, усяляка задушвалі рэволюцыйны рух у сваіх краінах.

чаць з-пад увагі мэты поўнага соцыялістичнага перавароту).

Высьветлішы, такім чынам, з усіх бакоў політыку партыі пры дзеянні „зверху”, — гэтым новым, амаль ня бачаным дагэтуль спосабе барацьбы, — рэволюцыя прадугледжвае і той выпадак, калі зверху дзеяніцаць нам ня ўдасца. Дзеяніцаць зьнізу на часовы рэволюцыйны ўрад мы абавязаны ўва ўсякім выпадку. Для такога націску зьнізу пролетарыят павінен быць узброены, — бо ў рэволюцыйны момант справа даходзіць асабліва хутка да простай грамадзянскай вайны, — і кіруемы соцыял-дэмократыяй. Мэта яго ўзброенага націску — „ахова, усілкаванье і паширэнне заваёў рэволюцыі”, г. ё. тых заваёў, якія з пункту погляду інтэрсаў пролетарыяту павінны зъмяшчацца ў зажыццяўленыні ўсёй нашай программы-мінімум...

Для чаго патрэбны часовы рэволюцыйны ўрад¹⁾.

...Рэволюцыйны ўрад неабходны для політычнага кіравання народнымі масамі, — съпярша ў тэй частцы тэрыторыі, якая ўжо адваявана ў царызму рэволюцыйнай арміяй, а потым і ўва ўсёй дзяржаве. Рэволюцыйны ўрад неабходны для незабаўнага прыступу да політычных рэформаў, у імя якіх ідзе рэволюцыя, для ўладжанья рэволюцыйнага народнага самакіраванья, для скліканья сапраўды ўсенародага і сапраўды ўстаноўчага сойму, для правядзення тых „свабод“, без якіх немагчыма правільнае выяўленыне волі народу. Рэволюцыйны ўрад неабходны для політычнага аб'яднання паўстаўшай часткі народу, якая на справе і канчаткова парвала з самадзяржаўем, для політычнай організацыі яе. Гэтая організацыя можа быць, вядома, толькі часовая, як толькі часовым можа быць і рэволюцыйны ўрад, які бярэ ў руку ўладу ад імя народу, для забясьпячэння волі народу, для чыннасці праз народ. Але гэтая організацыя павінна пачацца за раз-жа, у непарыўнай сувязі з кожным пасьпешным

1) Гэты адрывак узяты з артыкулу „Рэволюцыйная армія і Рэволюцыйны ўрад”, напісанага тав. Леніным 27-VI-1905 г. Гл. збор твораў т. VI, стар. 268—271.

кrokам паўстаньня, бо політычнае аб'яднанье і політычнае кіраванье ня могуць быць адкладзены ні на хвіліну. Для поўнай перамогі народу над царызмам гэтае незабаўнае зьдзейсненне політычнага кіраванья паўстаўшым народам ня менш неабходна, чым ваеннае кіраванье яго сіламі...

Нам думаецца, можна паказаць шэсць таго асноўных пунктаў, якія павінны стаць політычным съязгам і бліжэйшай програмай усякага рэволюцыйнага ўраду, якія павінны прыцягнуць да яго спачуванье народу, і на якіх павінна сконцэнтравацца ўся рэволюцыйная энэргія народу, як на самай неадкладнай справе.

Вось гэтыя шэсць пунктаў: 1) усенародны ўстаноўчы сойм, 2) узброенне народу, 3) політычная свабода, 4) поўная свабода прыгнечаным і няпоўнапраўным народнасцям, 5) восьмігадзінны працоўны дзень і 6) сялянскія рэволюцыйныя камітэты. Зразумела, гэта толькі прыкладны пералік, гэта толькі загалоўкі, абазначэнні цэлага шэрагу рэформаў, неабходных зараз-жа для заваёвы дэмократычнай рэспублікі. Мы не прэтэндуем тут на вычарапальную поўнасць. Мы хочам толькі навочна выясняць сваю думку аб важнасці вядомых асноўных задач. Неабходна, каб рэволюцыйны ўрад імкнуўся абаверціся на народныя нізы, на масу рабочай клясы і сялянства,—бяз гэтага ён ня можа трymацца, бяз рэволюцыйнай самадзейнасці народу ён ёсьць нуль, горш нуля. Наша справа перасьцерагчы народ ад авантурывому, гучных, але недарэчных абяцаньняў (накшталт незабаўнай „соцыялізацыі“, якой не разумеюць нават тыя, што самі гавораць аб ёй), высунуўшы ў той самы час рэформы, якія сапраўды ажыццявімы ў даны момант і сапраўды неабходны для ўсілкаванья справы рэволюцыі. Рэволюцыйны ўрад павінен узьняць „народ“ і з’організаваць яго рэволюцыйную актыўнасць. Поўная свабода прыгнечаных народнасцяў, г. ё. признанне ня толькі культурнага, але й політычнага самавызначэння іх,—забясьпечанне неадкладных мерапрыемстваў да аховы рабочае клясы (восьмігадзінны працоўны дзень, як першая з шэрагу гэтих мер), урэшце, гарантыв сур’ёзных, якія ня лічацца з карысцю памешчыкаў, мер на карысць сялянскай масы,—такія, на нашую думку, галоў-

ныя пункты, якія павінен асабліва падкрэсліць усякі рэволюцыйны ўрад...

Рэволюцыйная дэмократычна дыктатура пролетарыяту і сялянства¹).

...Мы не павінны баяцца... поўнай перамогі соцыял-дэмократы ў дэмократычнай рэволюцыі, г. ё. рэволюцыйнай дэмократычнай дыктатуры пролетарыяту і сялянства, бо такая перамога дасьць нам магчымасць узьняць Эўропу, а эўропейскі соцыялістычны пролетарыят, скінуўшы з сябе ярмо буржуазіі, у сваю чаргу дапаможа нам зрабіць соцыялістычны пераварот...

„Наперад“²) паказваў проста і станоўча—і гэтыя паказаныні ўвашлі ў рэзолюцыю III-га з'езду РС-ДРП,—як іменна можна і павінна „скарыстаць урадавую ўладу“ ў інтэрэсах пролетарыяту, лічачыся з тым, што можна зьдзейсніць зараз-ж арыданай ступені грамадзкага разьвіцця і што неабходна зьдзейсніць спачатку, як дэмократычную прадпасылку³) барацьбы за соцыялізм...

„Наперад“ казаў дакладна, у чым іменна зъмяшчаецца рэальная „магчымасць утрымаць уладу ў сваіх руках“—у рэволюцыйнай дэмократычнай дыктатуры пролетарыяту і сялянства, у іх сумеснай масавай сіле, здольнай пераважыць усе сілы контр-рэволюцыі, у іх няухільным супаданыні інтэрэсаў адносна дэмократычных рэформаў. Бо-ж магчымасць утрымаць уладу ў Расіі павінна абумоўлівацца складам соцыяльных сіл Расіі-ж, умовамі дэмократычнага перавароту, які ў нас зараз адбываецца. Бо-ж перамога пролетарыяту ў Эўропе (а ад перанясення рэволюцыі ў Эўропу да перамогі пролетарыяту ёсьць яшчэ дыстанцыя некаторага памеру) выкліча адчайную контр-рэволюцыйную барацьбу расійскай буржуазіі... значэнне якой ацэнена ў рэзолюцыі III-га з'езду РС-ДРП. Калі-б мы не маглі абаперціся,

1) Гэты адрывак узяты з брошуркі „Дзінне тактыкі соцыял-дэмократы ў дэмократычнай рэволюцыі“. Збор твораў т. VI, стар. 357—361.

2) „Наперад“—газета бальшавікоў, якая выдавалася загранічай пасля пераходу „скры“ ў рукі меншавікоў з канца 1904 году да III-га з'езду.

3) Прадпасылка—папярэднія ўмова.

апрача пролетарыяту, і на сялянства ў барацьбе за рэспубліку й дэмократыю, тады справа „утрыманьня ўлады“ была-б безнадзейнай. А калі яна не безнадзейна, калі „рашучая перамога над царызмам“ адчыняе такую магчымасць,—тады мы павінны паказваць на яе, актыўна клікаць да яе ператварэнья ў сапраўднасць, даваць практычныя лёзунгі, і ня толькі на випадак перанясення рэволюцыі ў Эўропу, але і для такога перанясення...

Адно з пярэчаньняў супроць лёзунгу: „Рэволюцыйна-дэмократычная дыктатура пролетарыяту і сялянства“ зъмяшчаеца ў тым, што дыктатура дапушчае „адзіную волю“, а адзінай волі ў пролетарыяту з дробнай буржуазіяй быць ня можа. Гэтае пярэчанье нясташнае, бо яно аснована на абстрактным¹⁾, „мэтафізічным“²⁾ тлумачэнні разуменія „адзіная воля“. Бывае воля адзіная ў адных адносінах і неадзіная ў другіх. Адсутнасць адзінства ў пытаньнях соцыялізму і ў барацьбе за соцыялізм ня выключае адзінства волі ў пытаньнях дэмократызму і ў барацьбе за рэспубліку. Забывацца—гэта значыла-б забывацца пра лёгічную і гістарычную розніцу паміж дэмократычным і соцыялістычным пераваротам. Забывацца—гэта значыла-б забывацца аб агульна-народным характары дэмократычнага перавароту: калі „агульна-народны“, дык значыцца ёсьць „адзінства волі“ іменна, пастолькі, паколькі гэты пераварот ажыццяўляе агульна-народныя патрэбы і запатрабаванні. За межамі дэмократызму ня можа быць і гутаркі аб адзінстве волі паміж пролетарыятам і сялянскай буржуазіяй, клясавая барацьба паміж імі няухільна, але на грунце дэмократычнай рэспублікі гэтая барацьба будзе самай глыбокай і самай широкай народнай барацьбой за соцыялізм.

У рэволюцыйна-дэмократычнай дыктатуры пролетарыяту і сялянства ёсьць, як і ўва ўсяго на сьвеце, мінулае і будучае. Яе мінулае—самадзяржаўе, прыгонніцтва, монархія і прывілей. У барацьбе з гэтым мінулым, у барацьбе з контр-рэволюцый магчыма „адзінства волі“ пролетарыяту і сялянства, бо ёсьць адзінства інтэрэсу.

¹⁾ Абстрактны—адцягнены.

²⁾ Мэтафізичны—у даным выпадку тое самае, што і абстрактны.

Яе будучына – барацьба супроць прыватнай уласнасці, барацьба наймавага рабочага з гаспадаром, барацьба за соцыялізм. Тут адзінства волі немагчыма¹). Тут перад намі не дарога ад самадзяржаўя да рэспублікі, а дарога ад дробна-буржуазнай дэмократычнай рэспублікі да соцыялізму.

Зразумела, у конкретных гістарычных абставінах пераплятаюца элемэнты мінулага і будучага, зъмешваюца тая і другая дарогі. Наймавая праца і яе барацьба супроць прыватнай уласнасці ёсьць і пры самадзяржаўі, яна зараджаецца нават пры прыгоне. Але гэта ніколікі не перашкаджае нам лёгічна і гістарычна аддзяляць буйныя палосы разьвіцця. Бо мы-ж усе супроць ставім буржуазную рэволюцыі і соцыялістычную, мы ўсе бязумоўна настойваєм на неабходнасць самага строгага адрознення іх, а хіба можна адмаўляць, што ў гісторыі асобныя, прыватныя элемэнты таго і другога перавароту пераплятаюца? Хіба эпоха дэмократычных рэволюцый у Эўропе ня ведае шэрагу соцыялістычных спроб? І хіба будучай соцыялістычнай рэволюцыі ў Эўропе не засталося яшчэ шмат і шмат чаго дарабіць у сэнсе дэмократызму?

Соцыял-дэмократ ніколі ні на хвіліну не павінен забывацца аб няўхільнай клясавай барацьбе пролетарыяту за соцыялізм з самой дэмократычнай і рэспубліканскай буржуазіяй і дробнай буржуазіяй. Гэта бяссумненна. З гэтага выплывае бязумоўная абавязковасць асобнай і самастойнай срэгаклясавай партыі соцыял-дэмократыі. З гэтага выплывае часовыя характеристар нашага „разам біць“ з буржуазіяй, абавязак срэга наглядаць „за саюзнікам, як за ворагам“, і г. д. Усё гэта таксама не падлягае ні найменшаму сумненіню. Але з гэтага съмешна і рэакцыйна было-б выводзіць забыцьцё, ігнораванье або пагарджанье неадкладных, у вадносінах да цяперашняга, хоць мінучых і часовых задач. Барацьба з самадзяржаўем—часовая і мінучая задача соцыялістых, але ўсякае ігнораванье або пагарджанье гэтай задачай роўнасільна здрадзе соцыялізму і паслузе рэакцыі. Рэволюцыйна-дэмократычная дыктатура пролетарыяту і сялянства ёсьць

¹) Развіццё капіталізму, яшчэ больш шырокое і хуткае пры свабодзе, няўхільна паложыць скоры напец адзінству волі, тым больш скоры, чым хутчэй будзе раздумана контр-рэволюцыя і рэакцыя.

бязумоўна, толькі зьменная, часовая задача соцыялістых, але ігнораванье гэтай задачы ў эпоху дэмократычнай рэволюцыі проста рэакцыйна...

Надойдзе час—скончыцца барацьба з расійскім самадзяржаўем, міне для Расіі эпоха дэмократычнай рэволюцыі; тады съмешна будзе і казаць аб „адзінстве волі“ пролетарыяту і сялянства, аб дэмократычнай дыктатуры і г. д. Тады мы падумаем непасрэдна аб соцыялістычнай дыктатуры пролетарыяу і падрабязней паговорым аб ёй. Цяпер-же партыя перадавое клясы ня можа ня імкнуцца самым энэргічным чынам да рашучай перамогі дэмократычнай рэволюцыі над царызмам, а рашучая перамога ёсьць ня што іншае, як рэволюцыйна-дэмократычная дыктатура пролетарыяту і сялянства.

А б Саветах¹⁾.

...Савет Рабочых Дэпутатаў не рабочы парламант і ня орган пролетарскага самакіраванья, наогул ня орган самакіраванья, а баявая організацыя для дасягнення пэўных мэт.

У гэтую баявую організацыю ўваходзяць, на пачатках часовага, неафармаванага баявога згаджэнья, прадстаўнікі Расійскай Соцыял-Дэмократычнай Рабочай Партыі (партия пролетарскага соцыялізму), партыі „соцыялістых-рэволюцыянэраў“ (прадстаўнікі дробна-буржуазнага соцыялізму, або ўскрайня левая рэволюцыйнай буржуазнай дэмократыі), урэшце, шмат рабочых „беспартыйных“. Гэтыя апошнія зьяўляюцца, аднак, не наогул беспартыйнымі, а толькі беспартыйнымі рэволюцыянэрамі, бо іх спачуванье цалком ляжыць на баку рэволюцыі, за перамогу якой яны змагаюцца з са-махвярным энтузыйзмам, энэргіяй і самаадданасцю. Дзеля гэтага зусім натуральна будзе ўлучыць у Выканаўчы Камітэт і прадстаўнікоў рэволюцыйнага сялянства.

Па сутнасці справы Савет Рабочых Дэпутатаў зьяўляецца неафармаваным, шырокім баявым саюзам соцыялістых і рэволюцыйных дэмократаў, прычым, зразумела, „беспартыйная рэволюцыйнасць“ прыкрывае цэлы шэраг пераходных ступеняў паміж тымі і другімі. Неабходнасць у такім саюзе відавочна для вядзеньня політычных забастовак і ін-

1) Гэты адрывак узяты з артыкулу „Соцыялізм і анархізм“. Збор твораў т. VII, ч. I, стар. 38.

шых большактыўных формаў барацьбы за неадкладныя прызнаныя і ўхваленыя агромністай большасцю насельніцтва дэмократычныя патрабаваныні.

Саветы, як органы рэволюцыйнай улады¹⁾.

...Саветы Рабочых, Салдацкіх, Чыгуначных, Сялянскіх Дэпутатаў, новыя сельскія і гарадзкія улады і інш. і да т. п.—гэтыя органы ствараліся выключна рэволюцыйным і слаямі насельніцтва, яны ствараліся па-за ўсякімі законамі і нормамі цалком рэволюцыйным шляхам, як продукт самабытнай народнай творчасці, як праява самадзейнасці народу, які выбавіўся ці выбаўляеца ад старых поліцэйскіх путаў. Гэта былі, нарэшце, іменна органы улады, ня гледзячы на ўсю іх зачаткавасць, стыхійнасць, неафармаванасць, расплывачысць у складзе і ў функцыянаваныні. Яны дзейнічалі, як улада, захапляючы, напрыклад, друкарні (Пецярбург), арыштоўваючы чыноў поліцыі, якія перашкаджалі рэволюцыйнаму народу ажыццяўляць свае права (прыклады бывалі таксама ў Пецярбурзе, дзе адпаведны орган новай улады быў найбольш слабы, а старая улада найбольш дужая). Яны дзейнічалі, як улада, звязаныя да ўсяго народу з заклікам не даваць грошай старому ўраду. Яны сконфіскоўвалі грошы старога ўраду (чыгуначныя забастовачныя камітэты на поўдні) і трацілі іх на патрэбы новага народнага ўраду,—так, гэта былі, бясумненна, зародкі новага, народнага, або, калі хочаце, рэволюцыйнага ўраду. Паводле свайго соцыяльна-політычнага харектару гэта была ў зачатку дыктатура рэволюцыйных элемэнтаў народу...

Апісаныя намі органы улады былі ў зародку дыктатурай, бо гэтая улада не прызнавала ніякай другой улады і ніякага закону, ніякай нормы, ад каго-б яна ні выходзіла. Неабмяжованая, незаконная, апіраючаяся на сілу, у самым простым сэнсе слова, улада—гэта і ёсьць дыктатура. Але сіла, на якую абпіралася і імкнулася абаперціся гэтая новая улада, была ня сілай штыка, захопленага жменькай вайсковых, ня сілай „вучастку“, ня сілай грошай, ня сілай якіх-

1) Гэты адрывак узяты з брошуры Леніна „Перамога кадэтаў і задачы рабочай партыі“, які напісаны ў канцы сакавіка 1906 г. Гл. збор твораў т. VIII, ч. I, стар. 121—123.

бы то ні было ранейших, усталяваных устаноў. Нічога падобнага. Ні аружжа, ні грошай, ні старых устаноў у новых органаў новай улады ня было. Іх сіла... нічога не мела супольнага з старымі прыладамі сілы, нічога супольнага з „узмоцненай аховай“, калі ня мець на ўвазе ўзмоцненай аховы народу ад прыгнечаньня яго поліцэйскім і іншымі органамі старой улады.

На што-ж абпіралася гэтая сіла? Яна абпіралася на народную масу. Вось а с н о ў н а я адзнака гэтай новай улады ад усіх ранейших органаў старой улады. Тыя былі органамі ўлады меншасці над народам, над масай рабочых і сялян. Гэта былі органы ўлады народу, рабочых і сялян, над меншасцю, над жменькай поліцэйскіх гвалтаўнікоў, над кучкай прывілеяванае шляхты і чыноўнікаў. Гэтакая адзнака дыктатуры над народам ад дыктатуры рэволюцыйнага народу... Старая ўлада, як дыктатура меншасці, магла трymацца выключна пры дапамозе поліцэйскіх хітрыкаў, выключна пры дапамозе адхілен'ня народнай масы ад удзелу ўва ўладзе, ад нагляданьня за ўладай. Старая ўлада сыстэматычна не давяряла масе, баяліся сівету, трymалася ашуканствам. Новая ўлада, як дыктатура вялізазной большасці, магла трymацца і трymалася выключна пры дапамозе давер'я вялізарнай масы, выключна тым, што залучала самим свободным, самым шырокім і самым моцным чынам усю масу да ўдзелу ва ўладзе. Нічога схованага, нічога патаемнага, ніякіх рэгламантаў, ніякіх формальнасцяў. Ты—рабочы чалавек? Ты хочаш змагацца за вызваленьне Расіі ад жменькі поліцэйскіх гвалтаўнікоў? Ты—наш таварыш. Выбірай свайго дэпутата. Зараз-жа, незабаўна выбірай, як лічыш зручным,—мы з ахвотай і радасцю прымем яго ў поўнапраўныя члены нашага савету рабочых дэпутатаў, сялянскага камітэту, савету салдацкіх дэпутатаў і інш., і да т. п. Гэта—улада, якая адчынена для ўсіх, робіць усё перад вачыма ў масы, даступная масе, выходзіць беспасрэдна ад масы, просты і непасрэдны орган народнай масы і яе волі,—такой была новая ўлада, або, праўдзівей, яе зачаткі, бо перамога старой улады затаптала расткі маладой расыліны вельмі рана...

1964

Бел. ўдзэз
1994 г.

З Ъ М Е С Т

Стар.

Прадмова С. Крыўцова	3
Пачатак рэволюцыі ў Расіі	7
Першая перамога рэволюцыі	11
Навука маскоўскага паўстаньня	19
Як дзейнічаюць розныя клясы ў рэволюцыі	27
Тры констытуцыі ці тры парадкі дзяржаўнага ладу	32
Пролетарыят і сялянства	34
Часовы рэволюцыйны ўрад	39
Для чаго патрэбны часовы рэволюцыйны ўрад	48
Рэволюцыйная дэмократычная дыктатура пролетарыяту і сялянства	50
Аб Саветах	53
Саветы, як органы рэволюцыйнай улады	54



B0000002485306